

якім „цывілізованныя“ паны ламаюць косьці.

„Чуеце? Жэбры ламаюцы!
Костак разносіцца хрусь.
Душаць, каб мы не спазналі
Вольнай сваю Беларусь“.

Поэта, седзячы ў вастроге з тысячмі працоўных, ня плача над тым, што трацяцца яго юнацкія сілы, што закованы ён у ланцугі,—яму толькі аб адным шкада: „адно жаль, мо карысці народу мае муки зусім не дадуць... Ды жаль, што ланцуг распасцягся над краем і груchyць перацёртая сталь“.

У яго вершах вы ня знайдзяце ні суму, ні пэсымізму, чаго-б можна было б, нават, чакаць глянуўшы на вокладку зборніка, на яго назыву „Лукішкі“. Усе яго вершы прасякнуты бадзёрасцю, яго вершы гэта:

„Дактары ад сухотаў, журбы,
Ад бязьдзеяньня, суму бясконцага,
Ад мярцьвечыны, сълёз і нуды“.

У поэты цвёрдая упэўненасць, што пачатая працоўнымі справа будзе жыць, „ня ўmrэ, не завяне ў казэматах Лукішкіх, труне“ што: „Хай зломяць жэбры, ды з грудзей Ня вырваць сэрца і імкнення,— Заветаў ленінскіх—вучэння, Вялікіх ленінскіх—ідэй! што:

„Час помсты падойдзе, ён недалёка Ня страць ты надзеі і веры“.

Поэта ўпэўнены, што ніякія рэпрэсіі і экзэкуцыі, ні турмы не задушаць у працоўных тых ідэй і тых імкнення, якія вядуць да прауды, якія вядуць народ да съветлае будучыні.

„Я веру!
Ня здушаць
У „Лукішках“ сырых
Камуны Ўсясьветнай ідэю“!

Поэта разумее, што гэтых жадных ідэй не даб'ешся, што:

„Бяз мукаў, поту і змаганья
Ня ўбачым вольнае краіны.
Паслья начы ідзе съвітанье,
Камуна йдзе паслья руінаў“.

Алесь Салагуб. Зборнік вершаў з Заходняе Беларусі „Лукішкі“. Беларускае Дзяржаўнае Выдавецтва. Менск, 1929 г. ст. 126. Цана 85 кап.

Зборнік Алеся Салагуба, які ён прапанаваў уваже чытача, напісан ім часткай у Лукіскае турме, часткай на „волі“ ў Заходний Беларусі.

На свайму зъместу зборнік зъяўляеца яскравай ілюстрацыяй жыцця, змаганьня, пакут працоўнага люду Заходний Беларусі пад панская—фашицкай Польшчай. Кожны верш, гэта водгук „з грудзей мільёна“, гэта „стогн катаваных“, гэта—„звон ланцугоў“ на працоўнай моладзі, якая гарыць „агнём зары“ якая „на чамі будзіць Белавеж“ і, якая кажа, што „у мурох сырых вастрогаў пра-б'ём для сонейка вакно“.

Поэта ў простых вобразах і простай мовай, з усёй паўнатай перадае тыя зъдзекі і катаваныні дэфэнзывы над працоўнымі Заходний Беларусі, якія прыкуты да съцен панскіх турмаў, гнояцца ў цёмных карцарах,

Дзеля гэтага, поэта сваёй твор-
часцю імкнецца ўзбудзіць прыгне-
чаную моладэь, імкнецца запаліць
яе бадзёрасцю для барацьбы. Ен
кажа:

„Віхрыся, моладэь, мчыся ў даль.
Пакінь стагнаць, пакінь свой жаль.

Душой гары
Агнём зоры.

Шукай жыцьця, шукай добра
І зло зынішчай ўсё з карня“!

З боку фармальнага, вершы Але-
ся Салагуба нічым не вызначаюцца.
Праўда, сустракаюцца ўдалыя парапа-
наньні, прыгожыя вобразы, як: „гняз-
до зывіла ў грудзёх туга“, „агністы
пук, куль сонечнай саломы“, „туману
расплывісты кісель“, „сонца крывёю
рабіны ўмурзала неба“, „калматыя
хмары“, „гучыни, як ціхі камэр-
тон“ і інш.

Але большасць яго вобразаў і
парапананняў занадта банальныя,

якія ўжо сотні разоў выкарыстоўва-
ліся нашымі рознымі поэтамі і пісь-
меннікамі, якія сваёй трафарэт-
насцю на робяць на чытача ўплыву.
Некаторыя з іх на зусім удалыя.

Сустракаюцца часты паўтор нека-
торых слоў, як напрыклад такіх: сме-
яцца, съмейаўся, краты, сінь.

Але на трэба забывацца, што збор-
нік зъяўляеца першай спробай, пер-
шымі мастацкімі крокамі Алеся Са-
лагуба.

Падругое, гэты зборнік, ці лепш
сказаць вершы Салагуба, складаіся
зусім пры іншых умовах і абставінах:

„Рытмавалі іх шэрыя краты,
А тахт мераў жалезны запор.
Вось таму выглядаюць шурпатымі,
Ня блішчаць апрацоўкаю форм“.

Зборнік Ал. Салагуба мы раім
прачытаць кожнаму. Яго трэба на-
быць кожнай бібліятэцы.

С. Куніцкі.

ПРА ТВОРЧАСЬЦЬ КРАПІВЫ

(Агульная характеристыка)

На літаратурную ніву Крапіва выступіў у 1922 годзе. У той час, калі ўжо быў зроблен пераход ад палітыкі вайсковага камунізму да палітыкі нэпу. Калі рабочая кляса ў саюзе з асноўнай масай працоўнага сялянства, пад кіраўніцтвам камуністычнае партыі, прыступіла да адбудовы разбуранай імперыялістичнай і грамадзянской войнамі народнай гаспадаркі.

Крапіва выступіў яркім прадстаўніком серадняцкага пластву вёскі, калі серадняк стаў саюзникам пролетарыату, калі ён стаў на абарону савецкай улады. Менавіта на першым этапе сваёй творчасьці Крапіва адлюстроўвае серадняцкі пласт вёскі.

Крапіва выступіў, як пратэстант супроць „бяспрынцыпнай“ сялянскай літаратуры, супроць сялянскай літаратуры наогул,—фактычна, суб'ектыўна ці аб'ектыўна супроць нацыянал-дэмакратычнай літаратуры, якая лічыла сябе літаратурай сялянскай. Ад гэтай літаратуры Крапіва адпіхаецца. Крапіва пачынае весці барацьбу за новы рэалістичны напрамак. Ён, як прадстаўнік працоўнага сялянства, накіроўвае сваё вострае пяро супроць усяго таго старога, рэакцыйнага, што мяшае працоўнаму селяніну паляпшаць сваё становішча на шляху свабоды, супроць таго, што зьяўлялася крыніцай і прычынай беднасці, што мяшала яго раззвіццю ў бок паляпшэння свайго дабрабыту, сваёй індывідуальнай гаспадаркі. Крапіва выступіў з ясным уяўленнем аб tym, што „наогул“ апяваваць селяніна нельга, што пэўная частка сялянства

кулацтва зъяўляеца ворагам працоўных. Што гэта частка сялянства (кулацтва), разам з іншымі экспленацтвуючымі клясамі, прыгніталі працоўнага селяніна, не давалі ўсю выйсьця, трымалі яго ў гразі, цемры, беднасці і, што супроць кулацтва, як і ўсіх экспленацтатаў наогул, трэба весці барацьбу.

Такім чынам, Крапіва сваю творчасьць ставіць на шлях Кастрычніка, на шлях рэвалюцыі. Ён, хадзя і па свойму, успрымае яе ідэі і бачыць у ёй выйсьце для працоўнага сялянства з жабрацкага становішча. Вось чаму Крапіва, хадзя і стоячы на абароне індывідуальнай гаспадаркі, на абароне моцнага гаспадара—серадняка, ня быў супроць савецкай улады, а наадварот, у пэўнай меры, адпаведна ідэі серадняка, абараняў яе магутнасць і дапамагаў весці рашучую барацьбу за гэту ўладу. Крапіва сваёй творчасьцю вядзе асаблівую барацьбу супроць рэлігіі, супроць цемры,—за новую вёску, супроць старых чыноўнікаў, якія tym ці іншым чынам пралезлы ў савецкі апарат, супроць бюракрату.

Вядучы барацьбу за культурнага гаспадара вёскі, за вёску пісьменную, з пазыцыі індывідуальнай серадняцкай гаспадаркі Крапіва асабліва жорстка абураеца супроць рэлігійнага дурману, супроць папоўшчыны, супроць іх абману працоўнага селяніна. Ён добра разумее, што рэлігія мяшае працоўнаму селяніну, па-новаму перабудоўваць сваю гаспадарку, што яна зъяўляеца tym густым сітам, вузкімі варотамі, праз якія прыходзілася

цадзіць, прыходзілася пускаць у працоўную вёску прамені навукі, прамені новай культуры. Ён добра разумее, што рэлігія ёсьць зброя ў руках эксплётатараў і накірвана на прыгнечаныне працоўных.

Барацьба з рэлігій у гэты час асабліва была аднай з важных работ у працоўным асяродзьдзі як гораду, так і вёскі—асабліва. І тут Крапіва сваёй творчасцю, бязумоўна, адыграў не малую ролю. Ён як талянавіты пісьменнік, як востры сатырык, як перадавік свайго сацыяльнага пласту вёскі—серадняцтва, вялікую частку сваёй творчасці группе на гэтым вучастку.

У сваіх антырэлігійных творах Крапіва яскрава, пераканаўча ўскрывае перад працоўнымі ўсю фальш, абман рэлігійных „законаў“. Ён ясна заяўляе, што бога няма, што „бога стварыў чалавек“, што ўсе гэтыя святыя культуры (царква, касьцёл, сінагога) зьяўляюцца тымі трывунаў, адкуль распаўсюджваецца цемра, лганства, засланяеца шлях працоўным да праўды.

І таму ён у творы „Мы не паклонімся Богу“ так востра і злосна супроць гэтага ўсяго абураеца.

„Мы не паклонімся Богу—
Бога стварыў чалавек,—
Шырэй-же к праудзе дарогу!
Лганству ня месца ў наш век.
К чорту касьцёлы, капліцы.
Цэрквы, званіцы, званы!—
Мы ўжо ня будзем маліца—
Нам не патрэбны яны“.

Крапіва піша рад антырэлігійных твораў, якія накіраваны на зынішчэнне гэтага лганства. Ён піша такі вялікі антырэлігійны твор, як „Біблія“, дзе ўскрывае тыя супярэчнасці, якія маюцца ў так званай святой бібліі, у адносінах да аб'ектуўнай рэчаіснасці. Бяручы біблейскія палаажэнні, ён іх супастаўляе з фактамі матар'яльнай рачаіснасці. Ён паказвае, што біблію напісалі, выдумалі эксплётатуючыя клясы, для прыгнечаныя працоўных. Ён кажа:

„Хто пісаў у книгу гэтую
Аб стварэнні хоць-бы съвету?
Ні жывёлы-ж, ні людзей
Ня было тады нідзе“.

Другой характэрнай рысай творчасці Крапівы зьяўляеца зноў-такі барацьба за новага культурнага селяніна,—барацьба за новы поўт. Гэта другая лінія барацьбы неразрывна звязана з антырэлігійнай лініяй. Яны выцякаюць з аднай асновы барацьбы,—ператварэннія раней прыгнечанага селяніна серадняка у культурнага гаспадара новай вёскі.

У барацьбе за новы поўт селяніна, у барацьбе за новую вёску з гэтай пазыцыі Крапіва таксама, як і барацьбе супроць рэлігіі прысьвячае досьць шмат сатыр і баек. Ён таскама як і па лініі барацьбы супроць рэлігіі ўсе кусочки старога поўту, старой вёскі высымейвае, паказвае іх рэакцыйную сутнасць. Ён змагаеца супроць п'янства, супроць дзікунскіх вячоркаў, супроць розных плётак, бруду, цемры і г. д.

Крапіва сваёй творчасцю заклікае працоўнага селяніна заводзіць новы поўт, вядучы барацьбу са старым, дае прыклад, як патрэбна будаваць сваю гаспадарку, каб яна была больш рэнтабельнай, як аздарвіць умовы жыцця сялянскай сям'і, што для таго, каб быць культурным гаспадаром патрэбна чытаць газэту, патрэбна ведаць, што дзееца на съвеце. Гэта ўсё вельмі яскрава ім выказана ў творы „Ціт заводзіць новы поўт“. У ім аўтар кажа:

„Паглядзеце вы на Ціта:
Вынёс ён у хлеў карыта,
І падсыпілкаў і съвіней.
Выгнаў з хаты і з сяней
Узяўшы дзетак на падмогу
Палажыў сяк-так падлогу,—
Не на жарты, мусіць, Ціт
Стаў заводзіць новы поўт“.

Далей аўтар паказвае, што гэты Ціт выпісвае газэту, перайшоў на шматпольле, сеець любін, ня лаецца ў сям'і, у царкву ня ходзіць і інш. Аўтар яго паказвае як свой

ідэал, як культурнага моцнага гаспадара і заклікае пасъледваць яго прыкладу іншым:

„Тодар, Ян, Язэп, Мікіта!
Чым вы горшыя за Ціта?
Дык пачнец-ж, як і Ціт,
Вы заводзіць новы быт”.

Гэты твор вельмі яскрава паказвае, куды аўтар накіроўвае свайго ўладальніка, някультурнага селяніна. Ён яго накіроўвае на шлях культурнай, моцнай індывідуальнай гаспадаркі. Накіроўваючы гэтага селяніна на шлях моцнай індывідуальнай гаспадаркі, Крапіва гэтым самым яго накіроўваў у бок кулацкай гаспадаркі, адцягваючы яго ад сацыялістычнага шляху вёскі.

Але-ж каб стаць культурным селянінам ён павінен у корні зъмяніць адносіны і да сям'і, у прыватнасці да жанчыны.

У адным творы „Ты ня лайся дзядзя пры савецкай уладзе” аўтар кажа:

„Не чапай-жа дзядзя
Ты сваю кабету—
Пры савецкай уладзе
Хай паглядзіць съвету,
Бо і табе-ж лепш будзе,
Келі выйдзе ў людзі”.

Мы бачым, што па лініі барацьбы за новы быт завостранасць твору зъяўляеца ня меншай, чым і па лініі антырэлігійнай.

У поўнай меры Крапіва змагаеца і за магутнасць савецкай улады. Ён з захапленнем пералічае тыя геральдичныя перамогі на фронце грамадзянскай вайны, якія атрымала Чырвоная армія, калі

„Адусюль паналяцелі
За здабычу гурганы,
Вольнай волі захацелі
Вочы выкалаць яны”.

Крапіва змагаеца за савецкую ўладу, як за волю, як за ўладу сваю,—рабоча-сялянскую, якая паліпшае жыцьцё працоўных.

Ён з абурэннем адносіца да капіталістычных дзяржаў, дзе працоўны люд яшчэ і да гэтага часу

прыгнятаеца, дзе правадыры „працоўных”, правадыры II-га Інтэрнацыоналу дапамагаюць капіталістам тримаць у цемры, эксплойтаваць працоўных. Адносна такіх правадыроў у байцы „Вол і авадзень” аўтар кажа:

„Ня мала ёсьць правадыроў,
Якія любяць люд працоўны,
За тое толькі, бязумоўна,
Што любяць яго кроў.
Але даждуща яны дні
Змахнуць і іх як аваднія”.

У пэўнай меры ён бічуе і ўнутраных ворагаў савецкай улады: бюракрату, чыноўнікаў, рвачоў і інш. Дастаткова ўспомніць яго таленавіта напісаныя байкі: „Старшыня”, „Дзед і баба”, „Далікатныя парасяты”, „Ганарысты парсюк”, „Кормны і надворны” і рад іншых твораў, дзе бічуеца гэты вораг савецкай улады.

Але з часам (прыблізна 1926 год) завостранасць творчасці Крапівы, яе баявізм неяк зьніжаеца. Разам з гэтым зьніжаеца адносна першага пэрыяду і колькасны рост яго прадукцыі. Крапіванеяк замыкаеца, з аднаго боку у вузкі бытавізм, замыкаеца ў тэй індывідуальнай гаспадарцы, якую ён адлюстроўвае і за якую ён змагаеца, а з другога боку, ён аб'ектыўна супроцьстаўляе гэтую індывідуальную гаспадарку сацыялістычнаму працэсу гораду і вёскі („Кляса”, „Падарожжа”).

Свайго моцнага серадняка ён цягне ў бок кулацкай гаспадаркі. І фактычна на другім этапе сваёй творчасці (1926-29 гады), Крапіва аб'ектыўна ці суб'ектыўна абараняе кулацкую гаспадарку, ён падпадае пад значны ўплыў кулацкай ідэалёгіі,—тэй ідэалёгіі, якая займае пануючае месца на працягу 1927-28 гадоў у згуртаваныні „Узвышша”.

Але рашучы зрух сялянства ў бок калектывізацыі ў 1929 годзе, рашучы паварот серадняка ад сваёй індывідуальнай гаспадаркі на рэйкі

50

калектывізацыі, індустрыялізацыя краіны і рад іншых перамог на сацыялістычным фронце робіць некаторы зрух у творчасці Крапівы. Гэты зрух можна прасачыць на апошнім этапе яго творчасці, пачынаючы з канца 1929 году. Гэты зрух можна прасачыць на яго вялікім творы, які напісан ім у 1930 годзе і зъмешчан у апошніх нумарах "Узвышша" за 1930 год ("Хвядос чырвоны нос").

Гэты твор паказвае, як аўтар яшчэ не пазбавіўся, з аднаго боку, таго-ж вузлага бытавізму, індывідуальнасці, а з другога боку аўтар парывае з гэтым бытавізмам, выходзіць за межы індывідуальнай гаспадаркі, марыць аб съветлай будучыне, аб сацыялістычным ладзе. Ён у гэтым творы выступае ўжо не з пазыцыі індывідуальнай гаспадаркі (ён яе пакідае), а неяк (хатя

досьць нерашуча) выступае за сацыялістычнае будаўніцтва. Ён бачыць перавагу калектывнай гаспадаркі над гаспадаркай індывідуальнай.

Гэты зрух у бок сацыялістычнага будаўніцтва паказваюць і апошняя творы Крапівы, якія друкаваліся ў газэце "Звязда" і часопісе "Узвышша" за 1931 год. Ён у апошніх сваіх творах ужо не ідэалізуе індывідуальную гаспадарку, тым больш не абаране кулацкіх тэндэнций гэтай гаспадаркі, а ставіць пытаньне аб сацыялістычным мэтадзе працы, аб кадрах сацбудаўніцтва і г. д.

Апошняя творы Крапівы набываюць актуальнасць, палітычную завостранасць, баявізм, які накіроўваецца на абарону ўжо не індывідуальнай гаспадаркі, а гаспадаркі калектывнай, на абарону сацыялістычнага будаўніцтва краіны.

ДЗЕСЯЦІГАДОВЫ ТВОРЧЫ ШЛЯХ ПАЭТЫ

(Нататкі пра творчасьць Андрэя Александровіча)

У канцы 1931 году пралетарская грамадзкасцьць БССР адзначала 10-ці гадовы юбілей літаратурно-грамадзкай дзейнасці свайго паэты Андрея Александровіча.

Творчы рост А. Александровіча—ёсьць прыватнае выражэнне агульнага росту беларускай пралетарскай літаратуры пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. Яго творчасьць ёсьць выражэнне таго, што пралетарыят, на аснове лініі камуністычнай партыі, на аснове ленінскай нацыянальнай палітыкі, можа і стварае сваю культуру, сваё масацтва, сваю літаратуру.

Творчасьць А. Александровіча неразрыўна звязана з паспяховым працэсам сацыялістычнага будаўніцтва на ўсіх франтох. Яго творчасьць неразрыўна звязана з ростам беларускай сацыялістычнай прымисловасці, з культурна-палітычным ростам беларускага пралетарыяту, з ростам беларускага пралетарскага гораду. Яго творчасьць вырастала і расце ў адзінстве з гэтым працэсам, яна загартоўвалася, праз актыўны ўдзел у ім (працэсе), у сапраўдную бальшавіцкую творчасьць.

Аднак, было-б памылковым сказаць, што творчасьць Александровіча з самых першых дзён, з першых год яго літаратурна-мастацкай дзейнасці звязана з цалкам пралетарскай творчасьцю, што яго творчасьць на працягу 10 год аднолькава, адпаведна працэсу пралетарскай рэвалюцыі, выражала ідэі пралетарыяту.

Творчасьць А. Александровіча першых год выражала сабой дроб-

на-буржуазныя ідэі. Рэчаіснасцьць, працэс пралетарскай рэвалюцыі, наша будаўніцтва ў першыя гады сваёй творчасьці А. Александровіч адлюстроўвае як нешта неарганізаванае, анархічнае. У гэтых час рэчаіснасцьць ён успрымае ў паасобных адарваных звязах, фактах, ня ставячы ў сувязь апошніх з агульным працэсам.

У першыя гады мы ў паэты амаль зусім ня бачым чалавека, які ператварае жыцьцё, які на tym ці іншым фронце будаўніцтва змагаецца за ідэі рэвалюцыі, ідэі рабочае клясы, а бачым захапленыне машынай, надворным выглядам фабрыкі, заводу, гарадзкой вуліцай, горадам наогул.

Машына часамі засланяе чалавека. Яна сваім скрогатам, гулам запаўняе гарадзкія вуліцы, утворае шум.

„Вечны” гул ня спыняе лізаць камяніцы,
вочы глытаюць рэкламы вітрын.
Гадзільнік спакойна на менскай званицы
б'е глухім звонам дванаццаць гадзін.
Як звязры, песьняй сталі скрыгочуць машыны,
блудніцай бегае сонца ля съцен.
Скрага—жыцьцё, каб ня стращці хвіліны,
конна імкнецца шукаць сабе зъмен”.
(1923 год)

Горад паэтам успрымаемца, як нейкая нястрыманая стыхійная сіла, дзе бурліць няўпінна жыцьцё, дзе жыцьцё „конна імкнецца шукаць сабе зъмен”.

Паэта ў першыя гады не пранікае ў глыб гэтага жыцьця. Але разам з гэтым яму гэта бурлівае

жыцьцё блізка, бунтоўнасьць, стыхійнасьць яго захапляе. Ён гэтаму жыцьцю падпявае, зъліваеца з гародзкой бунтоўнасьцю, гарадзкімі гульбішчамі. Калі шуміць гарадзкое жыцьцё, вецер рве вакяніцы,

„А па вузкіх, брудных вуліцах,
ліхтароў съвет цалуеца з лукамі.
Вакяніцы да съцен бліжэй туляща,
вось мо' вецер сарваць і ня зду-
жае...”

Паэта ў гэты час падпявае:

„Эх, гульбішчам такі я прыяцель
разам з ветрам зрывай-бы вакяніцы,
бо такою гульнёю-багацьцем
үспаміны ў грудзёх крынічаць”..

Паэта ў гэтай стыхіі адчувае сябе з моцнай сілай, якую не баіцца супроцьпаставіць нават сонцу. Прычым гэта супроцьстаўленыне таксама праяўляеца ў форме нейкага буянства.

„Сонца, ты любіш купаца па стрэхах,
любіш сесьці на эгніушым крыжы.
Ведай толькі, я ня съмехам,
лепш ня сунься са мной на нажы.”

Праяўляеца пэўная дробна-буржуазная бунтоўнасьць, дробна-буржуазная стыхійнасьць дзеяньня.

Але трэба сказаць, што ўжо і ў першыя гады ў творчасьці А. Александровіча ў яе (творчасьці) дробна-буржуазным зъмесьце, у стыхійным бунтоўным, ярка праяўляеца тое здаровае зярне, якое ў далейшым, праз глыбейшае асмысьліваныне працэсаў рэчаінасьці, працэсаў клясавай барацьбы, праз асмысьліваныне законаў рэвалюцыі, — прыводзіць А. Александровіча да такіх актуальных пралетарскіх твораў, як „Цені на сонцы”, „Нараджэнне чалавека”, п'еса „Напор”.

Такі паспяховы рост паэты, — ад дробных павярхойных вершав, ад стыхійнага дзеяньня, бунтоўнасьці, да шырокіх мастацкіх палотнаў, да глыбокага асмысьліваныня рэчаінасьці, выцякае з таго, што А. Александровіч сваю

творчасьць ня ставіў і ня ставіць наперакор гістарычнаму працэсу, наперакор рэвалюцыі, наперакор лініі, якая праводзіцца Камуністычнай партыяй і на аснове якой мы атрымоўваем ўсё новыя і новыя вялізарныя перамогі на фронце сацыялістычнага будаўніцтва. Надварот, рост і фармаваныне паэты перамаганыне цяжкасцяй росту, перамаганыне дробна-буржуазнага пачатку першых год сваёй творчасьці, перамаганыне розных нездаровых упłyvaў (мяшчанства, нацыяналістычнай літаратуры) на творчасьць у працэсе росту, харкторызуеца тым, —наколькі паэта імкнуўся зъліца з працэсам рэвалюцыі, наколькі паэта імкнуўся са сваёю творчасьцю актыўна ўключыцца ў працэс сацыялістычнага будаўніцтва, наколькі паэта ўсё глыбей і глыбей пранікаў у складаныя законы аб'ектыўнай рэчаінасьці, падыходзіў да аўладаныня марксыцка-ленінскай тэорыяй, падыходзіў да аўладаныня творчым мэтадам матэрыялістычнай дыялектыкі. І менавіта толькі таму, што паэта ўвесь час ішоў па лініі шчыльнага зъліяньня з працэсам рэвалюцыі, зъліяньня з тэорыяй і практикай пралетарыяту, яго творчасьць дасягае такога росквіту, такой літаратурна-палітычнай актуальнасці, якую мы маем у апошніх творах паэты, дзе паэта падышоў да аўладаныня творчым мэтадам матэрыялістычнай дыялектыкі.

Рост паэты адбываўся па лініі ўглубленыня ў працэс рэчаінасьці, па лініі шчыльнейшага зъліяньня з ідэямі пралетарыяту. Паэта ў першыя гады ўжо бачыць, што самы просты, самы правільны шлях, якім можа прыйсці чалавецтва да лепшай будучыні, — гэта шлях, па якому ідзе пралетарыят, кавалі новага жыцьця. Яму на гэты шлях хочацца стаць, зъліца з кавалімі новага жыцьця, каб разам з імі ісьці да далейших перамог, каб разам з імі несьці сцяг здабытай волі, сцяг рэвалюцыі.

Ужо ў 1923 годзе, на трэцім годзе сваёй літаратурна-мастацкай дзейнасці, паэта да гэтых кавалёў новага жыцьця зварочваеца з тымі радкамі:

„Гэй, баты, кавалі, жыцьця новага,
вы прымече мяне ў грамаду сваю.
Разам з вамі пайду уперад съмела я
нясучы съветач волі здабытае.
Сам я выйшаў з народу працоўнага,
праца заўжды са мной неразлуч-
ная.

Мне знаёмы кавальскія молаты,
мне ня нова, што там—праца цяж-
кая.

З песніяй гучнай, бадзёрай, зазыў-
наю—
я каваць буду долю шчасльвую.
Дзесям працы—узынятае полныя
принясе вызваленчыне сусьветнае”.

Ужо ў гэты час паэта імкнецца зъліцца з тэй асноўнай сілай, якая ўзыняла высока съцяг рэвалюцыі, съцяг працы,—зъліцца з рабочай клясай і ісьці „з песніяй гучнай, бадзёрай, зазыўнаю—каваць долю шчасльвую”.

Паэта бачыць адзіны выхад для перамагання беднасці, зынішчэння эксплатацый працоўных гораду толькі ў рэвалюцыі, пад съцягам, які нясе рабочая кляса.

Паэта пачынае ўсё цвярдзей становіцца на правільны ідэеватворчы шлях. Перад ім усё ясьней загараецца пэрспектыва будучыні. Паэта хоча, каб яго творчасць, яго песня ня была бязмэтнай, бунтойнай, нібы вецер, што рве вакяніцы, а ён хоча, каб яго песня была карыснай для нашага будаўніцства.

Пра сваю песнію паэта кажа:

„Мая песня —
песня фабрык!
Мая песня —
чырвань фарбаў,
Маё слова —
плынь душы...
Мая песня —
веснавыя ўзоры,
гонам дня
у рабочую пару.
Мая песня —
Новы Горад
Маладняк
і
Беларусь!”

Прыблізна ў 1924-25 годзе з гардзкой стыхіяй, з-за машины, якой у першых вершах паэты засланяўся рабочы,—пачынае вырасцца постаць шаўца, машиныстага, друкара. Праўда, гэтыя рабочыя аўтару ўяўляюцца не як сапраўдныя рабочыя тэй ці іншай галіны вытворчасці, якія звязаны аднай ідэяй, адным пачуццем і якія з гонарам працујуць на карысць сваёй дзяржавы, а яны ўяўляюцца, як паасобныя працаўнікі-саматужнікі, якія працујуць з-за сваёй асабовай карысці, каб пра жыць, у якіх маецца сваё начынне,—бо „бяз іх, як бяз рук, прападзеш за нішто, як бяз працы”. „Ні шавец—калі ён без начыння”.

У паэты прыблізна ў гэты час выступае чалавек, які кіруе машынай, кіруе машинным гулам. „Машинным звонкім хорам кіраваў сівенькі машыніст”. Паэта пачынае захапляцца ўжо не машынай, ня стыхіяй, не фабрычным будынкам, трубой, а тымі людзьмі, героямі працы, якія ствараюць і машыну, і трубу, і фабрыку, і якія кіруюць усім гэтым. Паэта бачыць, як:

„— Героя працы—машыніста—
насіла моладзь на руках..”

Праца для паэты асноўная, што рухае жыцьцё, гэта тое, што перамагло і перамагае. Хоць гэта і ня лёгкая рэч. У абрисоўцы паэты яна ня вельмі павабная. Ад працы „баліць рука—матыка”, ад працы „у грудзёх, у рабочых гудзе”, ад працы „слабела рука, утомаю плечы самлел.” і г. д. Але ж паэта бачыць адзіны выхад у ёй. Тому што яна пераможная, тому з працы:

„Вялікі шлях прайшлі.
У паходах мы расьлі.
Сусьвет айчына нам. Ня знаем ме-
жаў нацый.
Мы гартаўаліся ў агнёх вялікай
працы!”
(1925 год).

Паэта ўсё глыбей пачынае ўсьведамляць гістарычны працэс. Для

паэты становіца ясным, што рухаючай пружынай зьяўляеца клясавая барацьба, у якой перамагае праца, перамагае рабочая кляса.

Падыходзячы да такога ўсьведамленыня гістарычнага працэсу, паэта стараеца ращучым чынам перамагчы свае ранейшыя дробна-буржуазныя погляды на рэчаіснасць. Ён імкненцца перамагчы, стаптаць тоё мяшчанскае съмяцьце, якое ўпłyvala на творчасць паэты ў працэсе яго фармаваньня. Ён цалкам адкідае ту ю стыхіянасць, тое бунтарства, што мела месца ў першыя гады ў творчасці паэты. Ён з гэтай стыхіяй бунтарства выходзіць на цвёрды шлях пралетарскай літаратуры.

Паэта ідзе „па каменьнях бруку цвёрдым крокам уздымаючы пыл высока, топчуцы мяшчанскае съмяцьцё“ (1925 год). Паэта ўсьведамляе і тое, што:

„Калісьці ішоў я
з сонцем на нажы
любіў часамі крыху бураленіць“
(1926 год)

Такое ўсьведамленыне, такая шпарка перабудова паэты, такое шпаркае перамаганыне ў сваёй творчасці дробна-буржуазнага, бунтарства, уплыву мяшчанства — зьяўлеца ў выніку ращучага, актыўнага ўключэныня паэты ў сацыялістычнае будаўніцтва, у выніку таго, што паэта не баяўся тых супяречнасцяў, тых цяжкасцяў, якія сустракаліся на шляху перабудовы, на шляху росту паэты, — ён перамагаў гэтыя цяжкасці.

Гэтыя посьпехі выцікаюць з таго, што паэта пашоў з рабочай клясай, што ён сваю працу кантроліваў і кантролюе лініяй камуністычнай партыі.

„Пайшоў і я дарогай камяністай,
Пайшоў з рабочымі пад сувіст ліхіх
віхура.
Пайшоў бадзёры я, з прыпенасцю
агністай!
І сёньня разам я з грамадай каму-
ністых
за цэглай цэгліну ўскладаю ў новы
мур...“
(1926 г.)

Паэта А. Александровіч, такім чынам, уздымаеца да ўзроўню задач свайго часу, якія стаялі ў той час перад пралетарыятам, якія стаялі ў той час перад рэвалюцыяй. Ён, зьяўляючыся паэтом гораду, незабываеца і на вёску. Ён разумее, што пралетарскі горад, сацыялістычная індустрыя ня можа расыці бяз росту, без перабудовы вёскі і наадварот. „Я ведаю: горад і вёска — дарогі да щасця адны“.

З гэтай прычыны, ён частку сваёй творчасці накіроўвае на карчаваныне ўсяго старога, бруднага, рэакцыйнага, што мяшае вёсцы развівавацца ў сацыялістычным напрамку, ісьці разам з пралетарскім новым горадам.

„Пайду я прасторам
лясной Беларусі,
пайду па шляхах беларускіх дэлін.
Горад, мой родны, я не зракуся
гучных мэлёдый сталёвых машын.
Толькі пайду я далінай вазёраву,
там пакарчую палын-траву“
(1926 г.)

Для паэты становіца яснай перспектыва будучыні. Ён зусім аптымістычна заяўляе, што: „энтадзеным шляхам здалею прайсьці“.

Але аптымізм паэты выцікае не з не асмысьленага працэсу, не з аднаго якога-небудзь факту жыцця, а з глыбокага аналізу аб'ектыўнай рэчаіснасці, з аналізу таго шляху, на які цвёрда стаў паэта. Таксама паэта добра бачыць і тое, што самы шлях, па якому ідзе паэта, па якому ідзе пралетарыят, — не зьяўлеца гледкім мосышкам, па якому можна ісьці свабодна, лёгка, бяз усякіх перас্তярог, цяжкасцяў, супяречнасцяў. Паэта бачыць, што гэты шлях на роўны, што жыцьцё супяречлівае, што „на роўны люд зямлі“, і што ісьці па гэтаму шляху, — гэта значыць змагацца, перамагаць цяжкасці.

„На роўны люд зямлі!
Зямлі на роўны шлях!
Жыцьцё супроць жыцьця!
Супроць самоты — радасць!“

Паэта падыходзіць да жыцьца дыялектычна. І гэты дыялектычны падыход з кожным поступам паэты ўперад па творчаму шляху ідзе па лініі ўглублення. Менавіта на гэтай аснове зьяўляюцца і такія буйныя творы паэты, як „Цені на сонцы”, „Нараджэнне чалавека”, п'еса „Напор”.

У гэтых буйнейшых творах пралетарскай літаратуры паэта ахапляе ў пэўнай меры асноўнае харектэрнае, пэўнага гістарычнага этапу, для нашага будаўніцтва, харектэрнае для пралетарскай рэвалюцыі.

Гэтыя творы, іх зъмест, іх ідэйная накіраванасць, клясавая завостранасць, — съведчыць, што паэта да рэчаіснасці падыходзіць па партыйнаму як бальшавік і здольны мастак. Гэтыя творы съведчыць аб tym, што паэта, стаўшы на правільны шлях, імкнецца не адстаць ад нашай імклівай сучаснасці, імкнецца ісьці разам з нашым паспяховым будаўніцтва, актыўна дапачагаючы апошняму, праводзячы ідэі апошняга (будаўніцтва) ў сваёй творчасці.

У чым каштоўнасць і чым харектэрны апошнія названыя творы паэты?

Што сабой уяўляе паэма „Цені на сонцы”?

Паэма „Цені на сонцы” перш за ўсё адлюстроўвае пэўны пэрыяд нашай рэволюцыі, пэрыяд нашага сацыялістычнага будаўніцтва. — менавіта пэрыяд рэканструкцыі народнай гаспадаркі, пэрыяд аўвостранай клясавай барацьбы. У гэтай паэмце паэта ўскрывае тое рэакцыйнае, гнілое (і разам з tym пагражжаючое для нашай сучаснасці), якое мяшае паспяховому сацыялістычнаму будаўніцтву, якое ўпартата, актыўна супраціўляецца сацыялістычнаму наступу. У гэтай паэмце паэта зрывае маскі з ворага рэвалюцыі, з ворагаў сацыялістычнага будаўніцтва. Ен паказвае чытчу сапраўдныя твар тых, хто скарыстоўваючы „савецкае дабрадушша” пра-браўся ў савецкія розныя ўстано-

вы, прыкрыўшы сябе „савецкім” слаўцом вядзе разбурающую актыўную работу на карысць контррэвалюцыі, на карысць буржуазіі — у напрамку зынішчэння дыктатуры пралетарыяту, зынішчэння савецкай улады.

У гэтай паэмце А. Александровіч вельмі рэльефна паказаў тыя мэты, тыя спосабы барацьбы супроты савецкай улады, якія выкарыстоўвае буржуазія і яе інтэлігенцыя, на пэўнім этапе пралетарскай рэвалюцыі.

Гэтай паэмай паэта даў вельмі глыбокі прагноз пэўнаму этапу рэвалюцыі, этапу клясавай барацьбы. Разам з tym, што „сусьвет ахвачены сонечным пажарам”, — паэта бачыць, што „і пад сонца хмары падпаўзьлі”.

Паэта бачыць, што да нашага будаўніцтва, каб школдзіць, прыста-саваліся былыя людзі. Такія, што „учора — генэрал-барона сакратар, а сёньня — кансультантантам у саветаў... „Такія, калі:

да славы ідучы, ня раз зъмяняў
свой грим;
ён земгусарам быў,
чыноўнікам,
міністрам
у Скаррапацкага па справам нутра-
ным”.

Паэта знаходзіць іх абодвых, пад маскай, у нашых установах. Яны змаглі, зъмяніўшы грим, прыстаса-вацаца.

„Абадвы ў нас цяпер,
на „бальшавіцкіх крэсах”,
зъмянілі гальштукі, дый што далей
казапы
чудзесны кум чырвоны стаў прафз-
сар,
партфель выдатнасці набыў цудоў-
ны зязь”.

Паэта знаходзіць і такіх, калі „было ён першым рынуўся на фронт, на абарону — „Единої неделимой”, а „сёньня ўжо, дзівіцца, ён дацэнт!”

Гэтыя людзі паказаны ў паэмце, як актыўныя агенты буржуазіі, як кар'еристы, прадажныя істоты. Вобразы гэтых людзей, іх дзеяньне, з аднаго боку, выклікаюць съмех у чы-

тача, а з другога боку, яны мабілізуюць чытача, завастраюць яго ўвагу на небясыпеку з боку гэтых люлзей. Гэтыя вобразы завострываюць у чытача клясавую пільнасьць, прымушаюць чытача глядзеца на жыцьцё не павярхойна, а глыбока асмысліваць працэсы жыцьця.

Усе вобразы былых людзей, якія пададзены ў паэме, ня гледзячы на іх прафесійнае разылічча, злучаюцца на аднай пляцформе, злучающа аднай ідэяй—гэта займацца шкодніцтвам, седзячы на савецкім крэсле, разбураць краіну знутра, у імя старой мінуўшчыны, у імя звароту эксплатацыі, у імя звароту ўлады апіталаістых.

Гэтай паэмай А. Александровіч нанес рашучы ўдар гэтым былым людзям — агентам контррэалюцыі, сарваўшы з іх маску, паказаўшы іх сапраўдны шкодніцкі твар, паказаўшы іх контррэвалюцыйную сутнасьць.

Гэтай паэмай А. Александровіч нанес рашучы ўдар контррэвалюцыйнаму нацыянал-дэмакратызму, які злучаеца аднай ідэяй з былымі людзьмі, з агентамі буржуазіі.

Зусім ня дзіва, што калі А. Александровіч надрукаваў першую частку сваёй паэмы „Цені на сонцы“ у часопісі „Полымя“ (1927 г.) — якраз у пэрыяд, калі клясавая барацьба ў краіне прымала ўсё вастрэйшы характар (выкліканы нашым ростам, рэканструкцыйным пэрыядам), у гэты час у рэдакцыю часопіса „Полымя“ пасыпаліся абураочыя лісты пратэсту на зъмяшчэнье гэтай часткі паэмы. Адразу гэтыя былыя людзі адчулі каля свайго варожага твару руку паэты большавіка, які моцна ўчапіўся за рог маскі, які ўжо агольваў іх варожы твар.

У лістох пачалі абурацца на паэту, на рэдакцыю, што рэдакцыя зъмяшчае не мастацкія рэчы (!), што рэдакцыя зьніжае якасць сваёй часопісу, — пачалі гэтыя былыя людзі на вялікіх лістох выкладаць свае жыцьцёпісы, — нават тады, калі гэтага ў іх ніхто і ня пытаў.

Гэты факт гаворыць за тое, што паэта А. Александровіч папаў у мэту, — прама ў лоб ворагу.

Але было-б памылковым думачь, што вобразы былых людзей, якія пададзены ў паэме, узяты аўтарам з жыцьця эмпірычна, як некалькі варожых асоб у мэханічным злучэнні. Зъяўленыне гэтых вобразаў, як і самай паэмы „Цені на сонцы“, — ёсьць вынік глыбокага асмысліванья аўтарам гістарычнага працэсу, алпаведнага пэрыяду клясавай барацьбы. Гэтыя вобразы зъявіліся ў выніку тэарытычнага падыходу аўтара да рэчаіснасьці.

Аналізуочы становішча, аналізуочы шлях сацыялістычнага будаўніцтва перад аўтарам ускрыліся тыя супярэчнасці, тыя цяжкасці, тое контррэвалюцыйнае супраціўленыне рэштак капіталізму, якое аўтар падае нам у сваёй паэме „Цені на сонцы“, якое ў прадсмартных сударгах актыўна пярэчыць пасыпховаму сацыялістычнаму будаўніцтву.

Як перамагчы гэтыя цяжкасці нашага росту, як зьнішчыць супраціўленыне ворага, супраціўленыне рэштак капіталістычных элемэнтаў, аб гэтым аўтар кажа ў эпілёзе. Што наша перамога ў працы, у тэмпах працы, ідучы на кліч партыі.

Разылівам
паводкі
за —
пяцігодку, —
у бой навальнічны
партыя кліча!
Фабрыка — полк.
Цэх — узвод.
За крокам, крок
— паход!

Паэта не палохаеца цяжкасцяй. Для паэты ясна адно, што рабочая кляса ў сваім адзінстве: „фабрыкай — палком“, „цэхам — узводам“, пад кірауніцтвам сваёй партыі — пераможа.

Паэма „Цені на сонцы“ сьведчыць аб том, што А. Александровіч стаіць цвёрда на большавіцкім шляху творчасці, што яго мастацкае слова, як і ўсяя пралетарская літаратура,

зъяўляеца моцнай зброяй у руках пралетарыту на фронце сацыялістычнага будаўніцтва. Гэта пазма сьведчыць, што паэта А. Александровіч падняўся да ўзроўню ідэй пралетарыту, што само жыцьцё, клясавую барацьбу паэта разгледжвае з пункту гледжанья пралетарскай рэвалюцыі.

Для А. Александровіча зъяўляеца ясным, што рухаючай сілай гісторыі чалавецтва—е́сьць клясавая барацьба. У працэсе клясавай барацьбы зъмяніеца жыцьцё, зъмяніеца эканоміка, зъмяніеца чалавек, зъмяніоцца ідэі. Так менавіта падыходзіць паэта і ў перадапошнім сваім творы—вершаваным рамане „Нараджэнне чалавека“.

Адыходным пунктам у гэтым творы, у поглядзе на працэс гісторыі, на працэс фармаваньня чалавека,—гэта ўсё разглядаець у руху, у разывіцьці, ва ўзаемадзеяньні, у працэсе клясавай барацьбы. „Жыцьцё зъмяніеца, зъмяніоцца ідэі. Расьце сасна, а поруч тлее корч“.—Так пачынае свой раман паэта.

У творы „Нараджэнне чалавека“ А. Александровіч не ставіць пытаныне нараджэннія чалавека ў фізiolёгічным разуменіні, таму што паэта разумее, што не ад гэтага залежыць сацыяльная істота чалавека. Пытаныне нараджэннія чалавека паэта ставіць у сацыяльным клясавым разуменіні. Што чалавек, як сацыяльная катэгорыя, нараджаецца ў працэсе клясавай барацьбы, у сувязі з клясавай практикай. Ад гэтага залежыць і яго съветапогляд і яго імкненіні. Гэта ідэя зъяўляеца асновай твору „Нараджэнне чалавека“.

Марылька—галоўны вобраз твору, якая несвядома становіцца ахвярай шпіёнскай арганізацыі, якая несвядома выконвае даручэнні гэтай арганізацыі, якая праходзіць агністы, цяжкі жыцьцёвы шлях,—яна ўсё-такі застаецца вернай сълесару Рыгору, а не паквапіліся на багацьце памешчыка Каўказу Дарубашвілі. У яе ў аснове клясавы інстынкт, у яе

у аснове тое, што гарставалася, калі яна

Жыла ня ў роскаши
з маленства гэтак звыкла,
штодня за працай час праводзіць
свой,
і на дванаццаць вушак
лапці з лыка
насіла—ўвязвала
і ўвесень і зімой...“

Жыцьцё Марылькі ў супярэчнасцях. Жыцьцё яе трагічнае. Ей хочацца сустрэцца з Рыгорам, ей хочацца зыліцца з працай і разам з гэтым яна гэты шлях знайсьці ня можа, яна несвядома ідзе супротыаго, да чаго імкненіца. З аднаго боку, вязучы контэррэвалюцыйны ліст, яна ідзе па струхнелым мосьціку над глыбокай рэчкай, а з другога боку, яе клясавы інстынкт вядзе на верны і цвёрды шлях жыцьця.

Калі Марылькай кіруюць ворагі рэвалюцыі—яна ня можа гэтага зразумець. Яна—іх ахвяра. Але яе клясавы інстынкт не здае яе ў палон ім.

Марылька прыходзіць да поўнага свайго клясавага ўсьведамленіння тады, калі яна зыліваецца з працай, калі яна зыліваецца з сілай рэвалюцыі. Тут яна сябе загартоўвае. Тут яна адчувае сябе, што яна нарадзілася на съвет. „У рэвалюцыі нарадзілася я зноў“,—кажа Марылька. Яна нарадзілася, калі перажыла цяжкасці жыцьцёвага шляху.

„Я нарадзілася, калі стапнела гора.
Дорогай вогнішча ў жыцьцё сваё
увайшла!“

Свядомасць, адданасць рэвалюцыі ў Марылькі выкоўваецца ў працэсе працы ва ўчобе.

І вось за працай і руки, як другія,
і аркушы паперы шасьцяць і-акш
зусім.

І літары брашур—завушъ (яны жывыя)
на штурм жыцьця запалам маладым.
Няхай ня полымене мне быць, я гэта
знаю.

Але іскрой, браткі, я мушу быць!
І сέньня
Разам з вами выступаю,
Як роўны з роўнымі
У навалу барацьбы“.

У далейшай працы ў рабочым калектыве мы бачым, што з Марылькі выпрацоўваецца стойкі, съядомы барацьбіт за ідэі рэвалюцыі. Яна ў працы знаходзіць свой шлях. Яна становіцца зусім інакшай.

— Цяпер зусім інакшаю,
Другой зусім, другой,
Вёска саламяшная,
Спакаюся з табой.
Колькі сіл, напорнасьці
Заве ў грудзёх маіх—
Гарэць, тварыць, дазорнасьці
Ад веку агнявых.
Поступам гартованым
Іду ў жыцьцё, далей.
Шлях мой заваёваны;
Давай, цягнік, хутчай!..*

Акрамя таго, што ў рамане А. Александровіч падае вобраз Марылькі, вобраз сацыяльна фармуючага чалавека ў гэтym рамане мы маем таксама шырокое і глыбокое адлюстраванье клясавай барацьбы ў пэрыяд разгортанья пралетарской рэвалюцыі. У рамане выступаюць цэлы рад тыпаў, актыўныя дзеячы рэакцыі, абаронцы буржуазнай улады; папы, памешчыкі, спэкулянты-гандляры, якія складаюць алзіны фронт контэррэвалюцыі.

„Нараджэнне чалавека“ таксама, як і „Цені на сонцы“, як і апошні драматычны твор А. Александровіча „Напор“ завастрае клясавую пільнасьць чытача, патрабуе ад яго быць зоркім, стойкім у адносінах да клясавага ворага. Гэты твор паказвае, як варожыя сілы рэвалюцыі змаглі ўмелася скрыстаць зусім сацыяльна блізкага чалавека пралетарской рэвалюцыі Марыльку.

Таксама гэты твор съведчыць аб tym, што шлях да волі, да прауды, да лепшага жыцьця—ёсьць шлях пралетарской рэвалюцыі. Гэта выцякае з самай ідэі твору.

Раман пабудован на фабуле любоўнай інтрыгі. Але каханье ніяк не засямняе, не мяшае ўспрымаць тую ідэю, якую аўтар паклаў у аснову твору. Наадварот, само каханье Марылькі з Рыгорам дапамагае выяўляць ідэю твору, ясьней абрыйсовае гэту ідэю. Імкненьне

Марылькі сустрэцца з Рыгорам перш за ўсё выражаеца ў сацыяльна-клясавым імкненьні.

Гэта съведчыць, што ў аўтара на першым пляне зьяўляеца клясавая ідэя, што асновай усяго зьяўляеца ідэя пралетарской рэвалюцыі. У аднай форме гэта ідэя выражаеца ў ранейшых вершах паэты, у другой форме яна выражаета ў паэме „Цені на сонцы“, у інакшай форме гэтая ідэя выражаета ў рамане „Нараджэнне чалавека“. Але ідэя рэвалюцыі, ідэя пралетарыяту праходзіць праз усю творчасць паэты.

Гэту самую ідэю—ідэю пралетарской рэвалюцыі, ідэю сацыялістычнага будаўніцтва А. Александровіч выражает і ў апошнім сваім творы ў п'есе „Напор“.

У п'есе „Напор“ адлюстроўваецца напружаная барацьба пралетарыяту разам з калгаснікамі, на фронце сацыялістычнага будаўніцтва. У гэтай п'есе аўтар адлюстроўвае змаганье аднай брыгады на дрэваапрацоўчай фабрыцы за выкананье прамфінпляну. Аўтар паказвае, як напружанай працай, ужываючы мэтады сацспаборніцтва, ударніцтва камсамольская брыгада ліквідуе той прарыў, які меўся на прадпрыемстве. Аўтар падкрэслівае тую бальшавіцкую съядомасць, тую энэргію да працы, тую актыўнасьць, чым прасякнуты рабочыя данага прадпрыемства, камсамольская брыгада.

Змаганье за прамфінплян на заводзе албываеца ва ўмовах перамагання цяжкасцяў ва ўмовах клясавай барацьбы.

А. Александровіч у гэтай п'есе ўскрывае новыя формы, новыя мэтады барацьбы ворагаў сацыялістычнага будаўніцтва на даным этапе рэвалюцыі.

У гэтай п'есе падкрэсліваецца, што клясавы вораг на сьпіць, што клясавы вораг дзейнічае, толькі ў інакшай форме, іншымі мэтадамі.

Калі ў паэме „Цені на сонцы“ і ў рамане „Нараджэнне чалавека“ А. Александровіч падае нам

дзеяньне клясавага ворага праз арганізацыю апошняга, праз нейкі атрад, загавор, праз арганізаванае шкодніцтва, што цалкам адпавядала пэўнаму этапу сацыялістычнага будаўніцтва, дык у п'есе „Напор“ мэтады, форма барацьбы клясавага ворага інакшай.

У п'есе „Напор“ мы ня бачым тых ніак, якія-б адыходзілі ад шкоднікаў данага заводу і звязвалі іх са шкоднікамі іншых прадпрыемстваў. Таму, што такія шырокія арганізацыі шкоднікаў біты. Шкоднікі, агенты буржуазіі дзейнічаюць зараз інакш: „Ня трэба змовы, не, ня трэба, я сам сабе, а ты сабе...“ — вось тактыка клясавага ворага на даным этапе.

А. Александровіч у п'есе „Напор“ паказвае, што клясавы вораг дзейнічае больш складана, больш не-бясьпечна, чым ён дзейнічаў раней. Што клясавы вораг ня шукае свайго выхаду ў мірнай малітве, а ён імкнецца зрабіць свой уплыў на рабочую масу і праз яе далей праводзіць свае пляны.

Вось як разважае шкоднік, бракер Зарэмба ў гэтай п'есе:

„Маліца, ведама...
Але аднэй мальбой
Ня справіца з бязбожнай галыцьбой.
А съціхам трэба, мірна і з падходзіцам,
Узяць к сабе, бліжэй, вось, гэтых хлопцаў.“

Прычыны шкодніцтва клясавы вораг закопвае глыбей. Ён (вораг) імкнецца пралезыці ў масы, імкнецца абвастрыць адносіны ў самым рабочым калектыве, каб праз гэта спыніць тэмпы працы, каб спыніць выпуск прадукцыі.

Што для гэтага робіць гэты самы шкоднік Зарэмба-бракер?

Ён для таго, каб спыніць завод і гэтым самым зрабіць на заводзе прарыў, —знарок робіць сорак процентаў браку, выпушчанай прадукцыі.

Ён кажа: „Сёньня я процентаў сорак брак прызнаў“.

А з-за якой мэты?

З мэтай зрыву тэмпаў працы, зрыву прамфінпляну вытворчасці, з мэтай унесыці ў рабочы калектыв, у кіраўніцтва заводу паніку. Таму што

..... тады
Дырэктар на дыбы,
Ячэйка за чубы
Брак! Брак!
Паніка. Брак!
На ногі завод!
На ногі барак!
Крык на двары:
Пр-ра-ары...
Сход. Мітынг. Штурмавалі,
Гаварылі і кричалі—
А машыны.. прастаялі“.

Вось для чаго Зарэмба прызнае брак.

У гэтым напрамку ён дае і дырэктывы старшыні арцелі сэзоньнікай — Кандралю.

„Хлапцоў ты сваіх настрой
Хай спэцоўку патрабуюць.
Не дадуць? — грамадой
Усе.. як быццам забастуюць“.

Клясавы вораг імкнецца спэкуляваць на нашых цяжкасцях росту, імкнецца скарыстоўваць усе магчымасці. Калі ідзе рэч аб тым, што завод павінен даць Данбасу для рабочых тысячу стандартных дамоў, дык гэтыя шкоднікі „згаджуюцца“.

„Мы зробім... з гнілак і фанэры,
Каб не ўстаяў аднэй зімы.
Раз—хата дрэнь, раз вецер шорыцы,
Дык менш вуглю дадуць шахчёры.
А менш вугля — дык з кожным го-
дам
Усё больш зачыніца заводаў.“

Вось лёгіка, вось тактыка клясавага ворага. Такая форма клясавага змагання, бязумоўна, зьяўляецца харкатэрнай для данага этапу нашага соцыялістычнага будаўніцтва. І аўтар зусім правільна ўскрывае гэта ў п'есе.

Але разам з наяўнасцю на фабрыцы такіх вялікіх супярэчнасцяў, такога глыбокага захаванага шкодніцтва, —воля і энтузіазм рабочай клясы, энтузіазм камсамольскай брыгады прыводзіць фабрыку да перамогі.

А. Александровіч падкрэслівае, што энтузіазм рабочай клясы, яе адзінства дзеяньня—мацней усяго. Што рабочая кляса, пад кірауніцтвам сваёй партыі, зможа і перамагае самыя вялікія цяжкасці на шляху вялікага будаўніцтва. Што ворагі рэвалюцыі шкодзяць сацыялістычнаму будаўніцтву, заграмаджаюць шлях гэтага будаўніцтва, але ворагам ня ў сілах перамагчы волю рабочай клясы, ня ў сілах спыніць паспяховае будаўніцтва сацыялізму. Такая менавіта ідэя выцякае з п'есы „Напор”.

Было-б неадацэнкай п'есы „Напор”, гэтага актуальнага твору пралетарскай літаратуры нашай сучаснасьці, калі-б сказаць, што гэты твор адлюстроўвае змаганыне рабочых за сацыялістычнае будаўніцтва, змаганыне за прамфінплян рабочага калектыву толькі на адным прадпрыемстве, у даным выпадку на дрэваапрацоўчай фабрицы.

П'еса „Напор” зьяўляецца адлюстраваньнем харктэрнага на даным этапе для барацьбы рабочай клясы ў цэлым. Гэта п'еса ёсьць глыбокае выражэннне таго, што адбываецца зараз на фронце сацыялістычнага будаўніцтва нашай краіны.

І бязумоўна, што да тэй глыбіны, да тэй паўнаты адлюстраваньня, да тэй клясавай завостранасці творчасці,—А. Александровіч змог падняцца толькі таму, што ён сваю творчасць не адрываў ад практикі сацыялістычнага будаўніцтва, ад практикі пралетарыяту, а на адварот, актыўна ўключаўся і ўключчаецца ў працэс сацыялістычнага будаўніцтва, заўсёды сваю творчасць звязваў з практикай пралетарыагу,—у сваёй творчасці стараўся правесці і праводзіць ідэі пралетарыяту, ідэі камуністычнай партыі.

Да вышыні пралетарскай літаратуры, вышыні ідэй рабочае клясы А. Александровіч змог падняцца толькі таму, што ён да жыцьця падыходзіць дыялектычна, што ён падышоў да аўладаньня творчым мэтадам дыялектычнага матэрыялізму.

Але гэта яшчэ зусім ня значыць, што А. Александровіч ужо цалкам аўладаў творчым мэтадам дыялектычнага матэрыялізму, што ў творчасці А. Александровіча няма недахопаў.

Творчасць А. Александровіча на дзесяцігадовым шляху свайго развіцця мае недахопы. Недахопы гэтых (апошніх год) перш за ўсё выяўляюцца часамі ў некаторым скэматызме, лёзунговасці, пры адлюстраваньні рэчаіснасьці („Пазма імя вызвалення” і шэраг ранейшых вершаў).

Таксама ў ранейшых творах А. Александровіча (а часткова і ў „Нараджэнні чалавека” і ў п'есе „Напор”) адчуваецца недастатковая арганічнасць твору як часоўцы цэлага, неразрыўнага ўчастку.

Але гэтых недахопаў не зьяўляюцца фактамі небяспекі для А. Александровіча, яго далейшай творчай практицы. Гэта ёсьць недахопы росту. Аснова творчасці А. Александровіча, ідэйная сіла яго творчасці апошніх год гэтых недахопаў прагрэсіўна зынішчае.

А. Александровіч зараз стаіць на правільным творчым шляху, на бальшавіцкіх пазыцыях і яго далейшы рост—гэта поўнае аўладаньне творчым мэтадам дыялектычнага матэрыялізму (а праз гэта канчатковае зынішчэнне недахопаў творчасці), поўнага засваення тэорыі марксизму-ленінізму, як пераможнай тэорыі пралетарыяту на шляху да сацыялістычнага грамадства.

С. Баранавых. „Злосць“ (апавяданьні) сэрыя „Бібліотэка школьніка“, БДВ. Менск, 1930 г., ст. 60, цана 38 кап.

Рэцэнзуемы зборнік апавяданьняў „Злосць“ зьяўляецца першым зборнікам пісьменьніка С. Баранавых. Таксама апавяданьні гэтага зборніку адносяцца да першапачатковай літаратурна-мастацкай дзейнасці, зьяўляюцца першай спробай пісьменьніка паказаць той ці іншы бок жыцця чалавека ў мастацкіх вобразах.

У зборніку мы ня знайдаем шырокіх палотнаў, на якіх-бы разгорталася тое ці іншае жыццё, ня знайдзем глыбокага аналізу жыцця, а мы можам знайсці некаторыя зарысоўкі жыцця, побыту вясковай беднатаў, мы можам знайсці, падкрэсленыя пісьменьнікам, некаторыя харкатэрныя рысы сялянскай псыхолёгіі.

Усе чатыры апавяданьні, якія ўважлі ў гэты зборнік: „Не паshanцаала“, „Злосць“, „Ушчэрб“ і „Давёў“ яны па свайму размаху, па сваёй шырыні ня выходзяць з кола аднай сялянскай сям'і. Ува ўсіх апавяданьнях фігуруюць амаль толькі бацька, матка, сын, дачка, дзядзька. Зусім рэдка ў гэту сям'ю ўмешваецца які-небудзь пабочны чалавек,—накшталт сусед.

Бязумоўна, адгэтуль і зразумела, чаму пісьменьнік С. Баранавых дае нам паасобныя рысы сялянскай псыхолёгіі ці побыту.

Сама композыцыйная пабудова апавяданьняў ня спрыяе таму, каб даць широкі размах апісанью. І таму, што ўсе героі, як мы ўжо адзна-

чылі, акрамя з сваёй сям'ёй больш ні з кім не сустракаюцца. Яны ня маюць магчымасці прайвіць да кагонебудзь свае тыя ці іншыя адносіны, каб гэтым самым выявіць больш глыбока свой твар.

Ды бадай да гэтага ня імкнуўся і сам аўтар. Як відаць з апавяданьняў, аўтар разълічваў свае апавяданьні на чытача-падростка і ставіў сваёй мэтай выявіць харкатэрныя рысы псыхолёгіі сялянскага дзіцяці. Бо ў кожным апавяданьні галоўнай дзейнічай асобай зьяўляецца сялянскі падростак, узяты ў акружэнні яго сям'і.

Апошняя мэта аўтарам дасягнута. У кожным апавяданьні мы маём некалькі харкатэрных рыс дзіцячай псыхолёгіі.

Ува ўсіх трох апавяданьнях яскрава падкрэслена такая харкатэрная рыса дзіцячай псыхолёгіі, як гарэзльвасць, пяречанье большаму.

„Буду ляжаць дзень, тыдзень—кожа хлапчук Сенечка—і—не пайду есьці. От што цяпер. Я ім усім дакажу. Яны з мяне мала пажартуюць“. (с. 14).

Таксама харкатэрным для дзіцячай псыхолёгіі зьяўляецца вялікая зацікаўленасць да ўсяго, адкуль што ўзялося. Гэта рыса паказана ў апавяданьні „Злосць“. Хлапчук ляжыць на ложаку і бачыць, што на столі поўзаюць мухі. Яго гэта цікавіць: „чamu яна, муха, не адкінеца ад столі плячыма далоў? Гэта-ж, брат, дзіва: поўзае сабе, ды ні-то, што поўзае, а нават бегае і не адкідаецца? што яе магнэс, ці што там прыцягвае“ (с. 22).

Затым, яшчэ паказаны харкатэрныя рысы дзяцей-падросткаў, гэта імкненіне стаць дарослым, лічыць сябе за вялікага, рабіць тое, што рабіць вялікі. „У я цяпер, з сёненняга дня, зусім гэтакі, як дзяцька Андрэй“—кожа хлапчук Сенечка.

Трэба сказаць, што пісьменьнік С. Баранавых мая здольнасць паказаць

тую ці іншую рысу псыхолёгіі зусім праз нязначнае дзеяньне, праз звычайную, як на першы раз эдаеща, дробязь.

Але пад час С. Баранавых любіць навадзіць чытача, як кажуць „нагогул“, па слоўнаму матар'ялу. Гэта бязумоўна зъяўляецца недахопам: ад награмаджэння слоўнага матар'ялу твор радзее.

Зборнік апавяданьняў „Злосць“ зъяўляецца вельмі цікавым з пэдагогічнага боку. Пэдагог у ім можа знайсьці вельмі шмат цікавага матар'ялу, характэрных псыхолёгічных рыс дзіцяці школьнага ўзросту.

Б.Д.В. бязумоўна не памылілася, калі выдала гэтыя апавяданьні ў сэрыі „Бібліотэка школьніка“. Яны щалкам сюды падыходзяць. Усе яны композыцыйна проста складзены, лёгка чытаюцца і будуць мець на на дзяцей адпаведны ўплыў.

С. Куніцкі.

БІБЛІОГРАФІЯ

Т. Кляшторны. «Ветразі». Зборнік вершаў. БДВ. Менск. 1930 г. Ст. 130. Цана 90 кап.

Да гэтага часу з-пад шыра поэты Т. Кляшторнага вышлі ў сьвет зборнікі: «Кляновыя завеі» (1927 г.), «Сыветацені» (1929 г.), затым ва «Узвышы» за 1927 г. была надрукавана яго вядомая ўпадніцкая поэма «Калі асядае музъ»; толькі што вышлі з друку зборнік «Ветразі»; затым у 4-5 нумары «Узвышы» за 1930 г. надрукавана новая поэма, у якой аўтар імкненца паказаць калгаснае будаўніцтва,—«Палі загаманілі».

Мы ня ставім сабе мэтай аналізуаць усю творчасць поэты Т. Кляшторнага, адшукоўваць яе (творчасці) соцыял-гічны эквівалент (гэта зрабіць ў рэцензіі, бязумоўна, не магчыма), але мы хочам толькі зазначыць, што ўся творчая продукцыя поэты, усе яго зборнікі, поэмы, вершы па сваёй псыхо-ідэолёгічнай накірованасці вельмі шчыльна паміж сабою звязаны, што поэзія тав. Т. Кляшторнага, разам узятая, дае досьць поўны адбітак псыхо-ідэолёгіі пэўнай соцыяльнай групы.

Апошні зборнік «Ветразі» вельмі шчыльна звязан з агульнай творчасцю поэты, з агульнай яе напіраванасцю. Тому рэцензуючы зборнік «Ветразі», даючы яму ідаёлётгічную ацэнку, мы будзем мець на ўвазе і іншыя творы поэты Т. Кляшторнага.

Усе настроі, якія прасякаюць вершы і поэмы рэцензуюемага зборніка, камбінуюць адзін вобраз, вобраз чалавека, які падчас тубляе ўсякі сэнс жыцця, губляе ўсякую зацікаўленасць жыць, не знаходзіць у жыцці піводнага месца, за што-б можна было ўхапіцца, чым бы можна было зацікаўіцца. Вобраз гэтага чалавека разрывае ўсе тыя ніткі, якімі ён звязан з грамадzkім жыццём, спакойна, бяз крыку апускаеца ў няведамую бязжыццёвую глыб і толькі праз некаторы час пачынае праяўляць да жыцця некаторую зацікаўленасць, пачынае бачыць у жыцці чейкі сэнс, і тады ён з няўпэўненасцю зноў выбіраец-

ца на бераг гэтай глыбі і шукае павакол абарваных канцоў, каб завязаць вузлы жыцця, каб зыліца з тым жыццём, якое так хутка імчыць чалавечтва ў лепшую будучыну. Але гэта толькі імкненіні і мары. Зыліца цалкам з новым жыццём, зыліца з нашай імклівай уперад сучаснасьцю, накіраваць свае сілы на перабудову старога жыцця, стаць у першых шэрагах для барацьбы за лепшую будучыну працоўных—гэты вобраз ня ў сілах. У яго няма упэўненасці ў перамогу працоўных, ён не зацікаўлен ператвараць старое жыццё ў іншае. Гэты вобраз пад час толькі робіць спробу крыкнуць за новае жыццё, але яго крык так слаб, што на яго не аддаецца рэха і ён павісае ў прасторах шаветры, аглядаючыся на мінулае, на самага сябе і уперад на ватромнае новае.

Вобраз гэтага чалавека пранізае кошны верш, кожную поэму поэты Т. Кляшторнага. Даволі поўным ён выступае і ў зборніку «Ветразі». У гэтым зборніку поэта часта зварочваецца да мінулага, да перажытага. Ён нэрвеуецца і яго цікавіць:

«— Хто прыціх там быццам мумія?
Хто падпёр капуры дах??
— Чалавек і пень мінулага,
І бяскрайняя жуда..
— Што згубілі птахі дальня—
Праўду, веру і закон?!
— Мы шукаем косьці даўняга
На руінах даўніх дзён».

Часта поэта зварочваецца ў глухую старожытную вёску, у якой хоча найсьці сабе спакой, хоча разагнаць сярод прыроды свой няведамы смутак, падбалзёрыш сваё анямеўшае сэрца, зажывіць яго раны. У поэме «Беларусь» поэта зварочваецца да старога дзеда і просіць яго, каб ён расказаў яму пра мінулае:

«— Паслухай, дзядуля, прысядзем пад клён,—
А ты расскажы аб мінулым.
Скажы, як у нашых палёх і гаёх
Зывінелі варожыя кулі...».

Але і мінулае поэту не супакойвае. Поэта і тут ня можа разагнаць свайго суму. Яго ўсёроўна «нейчы сум, як во-

сень каласы, точыць сэрца». Для яго стала не зразумелай і вёска. Ён ніяк ня можа цяпер распазнаць:

«Аб чым шумяць над возерам
бярозы?
Аб чым гавораць хвалі між
трысця?
Ці гэта нач і месяц пад гінозам?
Ці я пад хмелем мудрасці
жыцця?
Як разгадаць?!
А ўрашце і ня варта
Кандоў прычын няведамых шукаць.
О, ня філёзаф я... і не на зорнай
варце,
Каб таямніцы съвету вартаваць.

Не знайшоўшы сярод прыроды сабе спакою, поэта адпіхаецца ад яе і зноў нападае на раздарожжа жыцця. Ён па гэтым раздарожжы доўга вырашае, куды яму ісьці, на які шлях ступіць, дзе знайсці прытулак для жыцця... і, нарэшце, адчайваеца ісьці па няведамаму шляху «у няведамыя сеци».

«Сам пайду ў няведамыя сеци,
У палон к няведамай пайду,
Каб шікто па съвоне ня прыкменці.
Не заўажыў піхую хаду».

Прайшоўшы па няведамому шляху, апусьціўшыся па дно жыцця, аларваўшы сябе ад усяго, поэта стараеца зноў падняцца і спрабаваць другі жыццёвы шлях. Ён накіроўвае сябе на шлях нашай сучаснасці, яму хочацца запаяць пра сучаснае будаўніцтва.

Па гэтаму шляху поэта накіроўвае образ дзяўчыны—Пракседу, у якой таксама, як і ў поэты, няма жыццёвой пущавіны, таксама

«Загубіла доля пущавіну
Між абвалалаў чорных і трывог...».

Але яна імкненца сабе пущавіну найсьці. Яна кажа, што: «Я хачу ў трагічную часіну хопь запінуць з Кімам на грудзёх». Разам жа з гэтым імкненнем у яе «у душы,—бы ў кратары вулкана,—чалавек змагаеца і звер... Я люблю алважнага Сыншана, і міне дораг зараз афіцэр». Унутры ў яе албываеца страшная барацьба. Пайсьці па новаму

шляху ёй неяк страшна, яна ня можа гэтага вырашыць.

Часамі гэту страшенню барацьбу са старым поэта перамагае, хадзя гэта яму даецца з вялікай цяжкасцю і не на доўга. Але ўсё-ж такі поэта даволі гучна заяўляе, што ён па новаму шляху ісьці ня можа, што

«Будаваць той храм патрапім мы,
Дзе пад сонцам сінявым
Мільёны новых трактараў
Запялоць жалезны гімн».

Поэта бачыць вялікі размах новага жыцця, бачыць новую вясну, яго кранае «гром і пажар рэволюцыі».

«Ад Эўропы, Кітаю да Турцыі
Гэта рэха стралы пяруна,
Гэта гром і пажар рэволюцыі,
Ледаход, будаўніцтва, вясна,
Гэта тое магутнае, новае,
Гэта новых падзей уладар...».

Але як поэта ні імкненца зьліца з новым жыццём, кінуцца ў «пажар рэволюцыі», адлацца ўладару новых падзен, ён зрабіць гэта ня ў сілах. Ён гэта новае бачыць, яно дакранаеца да яго сваімі крыльямі, шукае сваім полымем, але разабрацца ў гэтым усім ён ня можа. Для яго гэта зьяўляенца складанай загадкай, няясней пущавінай.

Поэта, не агрымаўшы адказу ад новага жыцця, не разабраўшыся ў яго дынаміцы, зноў ставіць перад сабою пытаныне, што рабіць яму далей, зноў губляе пущавіну жыцця. Ён праз вусны сваёй каханай Параксэды заяўляе:

«Што рабіць?!
Аб пічастьні я ня мару:
Абарваны дальня шлях!...».

Поэта ня ведае, куды яму накіравацца, дзе адшукаць сэнс жыцця, чым жыць.

«Што любіць?
Аб чым пашкадаваць?...
Мо' і жыць ня трэба і ня варта?
Мо' ня варта сэрдна надрываць?»

Поэта, не нашоўшы «энсу ў жыцці», згубіўшы жыццёвую пущавіну, ставіць пытаныне, ці варта жыць, ставіць пы-

БІБЛІОГРАФІЯ

тансне, ці варта змагацца за жыцьцё, ці варта быць нават поэтам. Ён зноў хвалюеца, зноў нарвецца:

«Я усехвалёваны чагосьці,
Чамусьці сэрца гэтак ные?
Ці па далёкай маладосьці?
Ці над памылкамі сваімі?».

Поэта ніяк ня можа адказаць сабе на гэтая пытаныні, ня гледзячы на тое, што

«Жыцьцё вакол цячэ з імітам,—
Жыцьцё ня можа плыць іначай»
Ён кажа:

«Ці варта сёньня быць поэтай?
Ці варта лірыкай займацца?
Я штодзень думаю аб гэтым.
Ці не страшэнная памылка
У час вялікі будаўніцтва
На леры лірніку пілікань
І з леры генае карміцца?»

Зноў раздарожжа, зноў згублена мэта жыцьця. Спрабаваўшы ісъці па некалькіх шляхах, памылкі ў горадзе, паспрабаваўшы гарадзкое жыцьцё, перапалохашыся яго шуму, поэта зноў паварочваеца да любае вёскі. Бурлівае гарадзкое жыцьцё, шпаркае будаўніцтва ня вылечылі поэту, не разагналі яго невядомага суму, у яго зноў іміненне ў палі...

«Сумна тут, у мурох, да аднаю.
Здэшца просіцца сэрца ў палі,
Дзе вясна залатымі ключамі
Адмыкае таемнасць зямлі».

У поэты цяга назад, зноў цяга да перажытага. Ён сам сябе стараецца развеселіць, стараецца пацешыць мінулымі днямі, бирозамі, вясной.

«Ня журыся, таварыш Кляшторны,
Ня рыдай аб далёкай вясне,
Ня рыдай...
Там пад месяцам недзе,
Дзе склікающа тайны начэй,
У гаі беларускую «лэдзі»
Аклікае поэт—салавей.
І яна—векавая бяроза
Лепш умее каханье дарыць...
Ты прыпомніш юнацкія кроцы,
Ты прыпомніш далёкія дні»

Вось гэты блукаючы вобраз, які не знаходзіць месца ў нашай рэчаіснасці,

які часта выходзіць за межы яе, якога не здавальняе жыцьцё наогул: не здавальняюць муры, не здавальняе прырода, чужая бязыдзейнасць, блужанье—характэрным зъяўляеца для ўсей творчасці поэты Т. Кляшторнага і асабліва для рэцензуюемага зборніку «Ветразі».

Гэты вобраз ёсьць адбітак псыхоідэолёгіі тай часткі сялянства, якая ня ўсілах была ўспрыняць ідэі Каstryчнікавай рэвалюцыі, якая не змагла зьмірыцца з высунутай рэвалюцыяй новай грамадзкай формай жыцьця. Гэты пласт сялянства чи ў сілах быў пераламашь свае індывідуалістычныя погляды і ўласніцкія тэндэнцыі, ён разъбіўся аб соцыалістычныя тэндэнцыі, аб соцыялістичную форму грамадзкай гаспадаркі, якую высунула Каstryчнікавая рэвалюцыя.

Разъбіўшыся аб новае жыцьцё, адчуваючы, што стары ўклад жыцьця ўступае месца новаму, і не зразумеўшы дынамікі гэтага новага жыцьця, гэты пласт сялянства ўпадае ў пасымізм, губляе пущавіну жыцьця, губляе сэнс яго. Ён (гэты пласт сялянства) кідаецца на розныя шляхі, але нідзе не атрымоўвае сабе адказу, нідзе не знаходзіць сэнсу жыцьця і тады ставіць перад сабой пытаныне:

«Мо' і жыць ня трэба і ня варта?
Мо' ня варта сэрца надрывань?»

Псыхоідэолёгію вось гэтага пластву сялянства поэта Т. Кляшторны ў сваёй творчасці выявіў ў дастатковай паўнаце.

Усе компонэнты яго творчасці цалком накіраваны менавіта на выяўленіня вось гэтай псыхоідэолёгіі, гэтых соцыяльных поглядаў.

Калі прасачыць яго парапінаньні, яго эпітэты, мэтафары, слоўны матар'ял, то яны цалком кампануюць з агульнай накіраванасцю ўсіх творчасці поэты, яны знаходзяцца ў цесным адзінстве і накіраваны на адну мэту. Яго эпітэты, мэтафары, парыпінаньні гучаць разыдзірачым нутро сумам, ледзяным холадам, нявызначаным настроем, атручанай бядой.

Вельмі цяжка сустрэць з надрукаваных твораў поэты Т. Кляшторнага, у якіх бы чытач ня сустрэў падобны да тыхіх шараўнаньняў, мэтафар і эпітэтаў як: «наліў жанчыне віна і атрут», «чорная магіла», «бяду разбаўлялі атрутай», «халодная съмерць», «павісла туга», «белая здань», «журацца сосны», «пануры дах», «бяскрайняя жуда», «чорная спадчына», «чорныя съяды», «съцежкай чорнаю», «плачуць клёны», «атруцім жальбу», «чарнай ад сажы», «халодны колт на вуліцы пустой але́дзинеў», «стомленая ціш», «чорнае паліцы», «глухое неба», «як труна», «аледзянала чорнаю расою» і г. д.

З маставацкага пункту гледжаньня мы можам разглядзець поэту Т. Кляшторнага, як здольнага маставака, які шчыра паказаў штуро тэй соцыйльной групы, якая вызначыла самога поэту.

Куды накіруеца ў далейшым творчы вобраз поэты, гадаець цяжка. Магчыма гэты вобраз па свойму сальлеща з на-

шай сёньняшняй рэчаіснасцю, магчыма ён з затоеным штуром, з невядомым сумам будзе блукаць і далей, а магчыма ён абыт' ўна будзе імкнуцца да мінулага. Аб далейшым яго шляху пакажа далейшая творчасць поэты. Зараз жа мы можам сказаць, што творчасць Т. Кляшторнага, а ў прыватнасці яго апошні рэцензуемы зборнік «Ветразі», зьяўляецца ў поўнай меры шкодным для нашай сучаснасці. Тыя пэсымістычныя настроі, тыя недаверлівыя ідэі да нашага шпаркага соцыйлістичнага будаўніцтва, якія выяўляюцца ў гэтым зборніку, ніякім чынам не саўпадаюць з ідэямі рабочасці, з ідэямі ўсіх працоўных паougул.

Творчасць Т. Кляшторнага (паутараем) мае толькі ту ю каштоўнасць, што яна зьяўляецца досьць поўным матар'ялам для вывучэння псыходэлёгіі пэўнай соцыйльной групы сялянства.

С. Куніці



С. Куніцкі

Аповесьць Сымона Баранавых „Чужая зямля“

(Замест рэцэнзii)

С. Баранавых—пісьменьнік пасълякастрычнікавай пары

Калі глядзеь з пункту гледжаньня часу, калі С. Баранавых пачаў сваю творчую мастацкую дзейнасць, дык ён зьяўляеца яшчэ зусім маладым пісьменьнікам у кругабезе навейшай беларускай літаратуры. Яго першыя мастацкія апавяданьні на старонках нашых газэт пачалі зьяўляцца ў 1927 г. (тады яшчэ пад прозвішч. С. Баранаў). Яго першае апавяданьне „У млыне“ было надрукавана ў газэце „Чырвоная зымена“ у 1927 г. З гэтага часу разьвіцьцё творчага таленту пісьменьніка ідзе параўнаўча шпаркім тэмпам. На старонках розных нашых газэт, а таксама пазней і на старонках часопісі „Маладняк“ пачынаюць адно за другім зьяўляцца яго невялікія апавяданьні. А ў 1929 г. на старонках часопісі „Маладняк“ С. Баранавых ужо друкуе свою першую аповесьць „На абрэзках зямлі“. Затым у гэтым-жа годзе на старонках часопісі „Полымя“ друкуе другую аповесьць „Межы“.

Зараз гэтыя абедзьве аповесьці вышли асобнымі кніжкамі. Толькі першая аповесьць „На абрэзках зямлі“ вышла ў асобнай кніжцы пад загалоўкам „Чужая зямля“. Таксама ў гэтым-жа годзе разам з асобным выданьнем аповесьця ўышаў яго зборнічак апавяданьня ў сэрыі „Бібліотэка школьніка“ „Злосць“.

Як бачым, пісьменьнік С. Баранавых за невялікі кавалак часу, якіх небудзь трох гады, даў досыць значную творчую продукцыю.

Першыя яго творы (апавяданьні) уяўляюць сабой паасобныя малюнкі вясковага быту працоўнага сялянства. У іх аўтар часцей усяго зарысоўвае сялянскую някультурнасць, беднасць, што вырастает на глебе дробнай індывідуальнай гаспадаркі.

Нешта адменнае па хадактару адлюстраваньня рачаіснасці ўяўляюць сабой яго аповесьці: „Чужая зямля“ і „Межы“. Гэтыя абедзьве аповесьці ўжо маюць пэўную выразную соцыяльную напоўненасць, соцыяльную накіраванасць. Аўтар гэтых аповесьцяў імкнецца паказаць ня толькі ту ці іншую рачаіснасць, констатаваць яе, але ён імкнецца паказаць тыя соцыяльныя прычыны, на якіх тая ці іншая рачаіснасць گрунтуецца. У аповесьцях аўтар паказвае жыцьцё ў процесе клясавай барацьбы.

У даным сваім артыкуле я спыню ўвагу чытача толькі на аднэй аповесьці „Чужая зямля“. Я буду імкнуцца разгледзець тыя вобразы, якія падае аўтар у гэтай аповесьці, і растлумачыць іх клясавую прыроду.

Мы ведаем, што пісьменьнік падае нам тую ці іншую рачаіснасць праз систэму вобразаў. „Творчасць мастака—кажа В. Фрычэ—тым адрозніваецца ад творчасці вучонага, што ён будзе свой сывет ня з ідэй, а з вобразаў. Мастацкая творчасць ёсьць творчасць вобразаў. Самыя вобразы могуць быць рознага зъместу: ці не-псыхолёгічныя—вобразы прыроды, вобразы рэчаў, ці псыхолёгічныя—вобра-

С. КУНІЦКІ

зы чалавека, вобразы характараў” (арт. В. Фрычэ „Художественные образы Л. Н. Толстого” зборнік „Лев Толстой” (1828—1928) выд. „Работник Просвещения” Москва. 1928 г.).

Тыя вобразы, якія падае нам пісьменнік С. Баранавых у аповесці „Чужая зямля”, узяты з рачаіснасці часоў белапольскай окупацыі Беларусі. Мы спачатку бачым іх у гэтых абставінах. Затым гэтыя вобразы фігуруюць перад намі ў абставінах першых дзён савецкай улады, калі Беларусь была вызвалена з-пад соціяльна-нацыянальнага ўціску белапаліякаў, і калі працоўныя Беларусі пачыналі разгортаць сваё жыцьцё, сваё будаўніцтва ўжо не пад экспленацыйным зямляўласінікамі-капіталістах, а пры сваёй уладзе, пры дыктатуры пролетарыяту. Менавіта гэты гісторычны момант паўстае перад намі ў аповесці „Чужая зямля”.

Аўтар фактычна ў аповесці „Чужая зямля” падае нам вобразы дзвіюх клясів: з аднаго боку, перад намі спачатку і да канца аповесці дзейнічаюць вобразы кулацтва, а з другога боку, вобразы, экспленацыйныя гэтым кулацтвам. Перад намі ўсплываюць вобразы працоўнага сялянства, вобразы батрацтва, вобразы прадстаўнікоў савецкай улады, хаця апошнія ня зусім выразны. Але аб гэтым ніжэй.

Вобразы кулацтва выступаюць перад намі з досыць яркай паўнатой. Аўтар адзначыў у асноўным усе тыя характэрныя рысы, якія ўласцівы прадстаўніку кулацтва, з яго ідэалам, з яго клясавай накіраванасцю.

З самага пачатку аповесці выступае перад намі вобраз кулака Клямкі. Выступае ён з поўным здавальненнем у лёсе свайго жыцьця. Ён з пашанай ставіцца да панска-польскай улады, як да ўлады сваёй, якая спрыяе яго жыцьцёвым запатрабаванням, дапамагае яму пашыраць сваю гаспадарку. Ён бесклапотна няньчыцца з сваёй гаспадаркай. Мы бачым вобраз Клямкі ў асяродку яго моцнай гаспадаркі, якую ён імкнецца пашырыць ва ўсе бакі. У яго няўпинная цяга да багацьця.

Ён сябе імкнецца чым-небудзь паказаць перад сваімі суседзямі. „Абодвы жарабцы Клямкі—аж сывіцца, аж палыскуюцца: вельмі гладкія. Можна шклянку вады паставіць у аднаго на „крыжы”—не разальлецца, таксама паставіўши—капля ня капне і ў другога” (ст. 10). Жарабцы—гэта Клямкаў гонар. Яны ў яго служаць спэцыяльна для шляхецкага выезду куды-небудзь на хваст, служаць для гонару, для забавы. Менавіта ў такім гонары і забаве сустракаем з пачатку аповесці вобраз Клямкі.

У такім-жа гонары разгортваецца другі вобраз прадстаўніка кулацтва—гэта вобраз Трамбіцкага. Гэты вобраз нічым не адрозніваецца ад вобразу Клямкі. Той самы гонар, тую самую прагнасць да багацьця, што мае Клямка, мае і Трамбіцкі. Розніца тая, што Клямка любіць паказаць сябе, свой гонар, з сваімі жарабцамі, тады як Трамбіцкі свой гонар вывозіць на сабаках. Клямка спэцыяльна для гэтага гонару трymae пару жарабцоў, а Трамбіцкі—цэлую псярню гончых сабак. „Макар Нічыпаравіч Клямка любіў разводзіць, любіў цешыцца жарабцамі, а яго сусед—Янка Кліменьцевіч Трамбіцкі любіў разводзіць і любіў таксама цешыцца ганчакамі” (ст. 13). З самага пачатку бачым, абодвы гэтыя суседы напоўнены нейкім шляхецкім гонарам, які імкнуцца праз што-небудзь паказаць. Гэта, бязумоўна, характэрна для кулака. Гэтую рысу пісьменнік С. Баранавых падмеціў і адлюстраваў вельмі ўдала.

I Клямка і Трамбіцкі маюць досыць вялікія кавалкі зямлі. „Адным словам:—у першага дзве валокі тлуштае чорнае глебы, а ў другога—адна з паловаю” (ст. 32). Зямля іх мяжуеца. Паміж сабой яны жывуць у вялікай злагадзе. Пры кожнай штодзённай сустрэчы яны радуюцца гэтай сустрэчы, съмлюцца ад радасці.

— Ягамосьцю Макару,—з'яўртаецца Трамбіцкі.

— Вашэці Янаку,—іначай не з'яўртаецца Клямка.

АПОВЕСЬЦЬ СЫМОНА БАРАНАВАХ „ЧУЖАЯ ЗЯМЛЯ“

— Калі, вашэці, за жнеямі падзэм?—пачынае Клямка.—Разам давайце паедзем.

— Давайце, ягамосьцю,—адказвае Трамбіцкі,—давайце на дэвёх парках... нечага за адзін раз (ст. 37).

Дружба ў іх шчыльная.

Клямку і Трамбіцкага амаль нічым разылічыць нельга. У іх ва ўсім адзінства. У абодвух аднолькавых погляды на жыцьцё, на рэчы. Яны нават згодны злучыць у адну гаспадарку свае хутары. Клямка з вялікай радасьцю глядзіць на свайго сына Ромуся, які кахае дачку Трамбіцкага. Радасьць яго ахоплівае толькі таму, што яго сын ажэніца на роўнай сабе. На такой-жа багатай, як і сам. Клямка прагнасьць да багацьця праяўляеца і тут. Ромусь зьбіраеца жаніцца. Але на кім жаніцца?—На Лёлі, на роднай дачцы суседа. Такога-ж суседа. „Самага блізкага, што от толькі цераз мяжу. Самага найзалацейшага суседа, у якога ў банку трох тысяч чыстага золата, дзесятка ў дзесятку“ (ст. 10).

Ня супярэчыць гэтаму і Трамбіцкі. Ён таксама з радасьцю гатоў аддаць за Ромуся сваю Лёлю. Праўда, таксама ўлічвае карысны бок справы. Трамбіцкі кажа:

„Дык хіба-ж можна, каб ня радавацца? Хіба можна, калі ў Нічыпараўча адзіны сын, які яму вока ніколі анікою магулінкаю нават не зацирушыў? Хіба можна, калі яго сын, апрача ўсяго, утварае з суседамі радавую сувязь. Тую сувязь, якая—калі што якое—хутары можна аб'яднаць, нават злучыць у адно непадзельнае“ (ст. 11).

Трамбіцкага вабіць таксама багацьце суседа. Яму падабаеца Ромусь, як паніч, як выпеччаны шляхцюк, які „вока ніколі анікою магулінкаю, нават, не зацирушыў“.

У ня меншай згодзе Клямка і Трамбіцкі жывуць і з трэцім сваім суседам крамаром Довідам Самуілавічам Ліпскім. З Ліпскім іх таксама злучае аднолькавая клясавая прырода.

Ліпскі mestachkovы жыхар. У мястэчку ў яго свая крама, „ён гандлюе паркалем, двойным кортам, сукном—хочь і ня чысты—і ўсім іншымі дробязямі, якія пачынаюцца ад „барскага“ мыла і канчаюцца юшкамі“ (ст. 20).

Жыве Ліпскі ў адным мястэчку доўгі час. Жыцьцё яго тут ня зусім здавальняе. Ён адчувае сябе адзінока, няма каля яго такіх людзей, з якімі-б ён мог падзяліць свае ідэалы, правесці весела час. Яго збокружае mestachkovaia бедната, з якой ён нічога супольнага ня можа мець.

„Калі-б не складалася чистая гатоўка, якая дасягае кожны год у суме тысячи—тысячи пяцьсот рублёў, Давід Самуілавіч не пражыў бы от на адным месцы семнаццаты год“ (ст. 21—22).

Ідэал яго—багацьце.

Ліпскі паважае людзей толькі багатых. У горадзе ён мае шырокасць кола буйных знаёмых гандляроў, з якімі ён дружыць, знаходзіць у іх сваю раўнню. Бываючы ў горадзе, ён заўсёды начуе ў нейкага Фіша, які „тримае ўніверсалны магазын“.

Праўда, у мястэчку мае знаёмства Ліпскі с гадзіннікам майстрам, з дырэктаром mestachkowej школы. Але гэтае знаёмства лятучае, між іншым.

Шчыльнейшую дружбу ён трymae з Клямкам і Трамбіцкім. У іх знаёмства цягнецца доўгі час. Яны адзін аднаго вельмі добра ведаюць. „Іх бацькі некалі дружылі. З того часу і яны не парушаюць сваёй дружбы...“

„Калі ў аднаго, альбо ў трэцяга бывае якая-небудзь „бяседа“, яны пазываюць адзін другога“. Калі адбываюцца ў Ліпскага імяніны, у першую чаргу мы на іх бачым Клямку і Трамбіцкага, як лепшых гасьцей, як адзінадумцаў з Ліпскім.

Гэтыя трох вобразы неяк зyllіваюцца ў адзін. Пры ўсім жаданні клясавага разылічча паміж імі знайсці нельга. Іх ідэалы сходзяцца ў адным пункце. Кожны з іх прагнে да нахывы. Кожны з іх імкненца пашырыць сваё багацьце за кошт эксплётатацыі

С. КУНІЦКІ

працоўных. Кожны з іх трymае батракоў. Для кожнага з іх прыемна існаванье панска-польскай улады. І наадварот, у іх поўная згода ў поглядах на ўладу працоўных, як на варожую ім. Яна іх пужае. Сабраўшыся ў месца, у іх няма іншай гутаркі, як пра тыя падзеі, што адбываюцца ў Маскве. На імянінах у Ліпскага ў іх няма іншай гутаркі, як толькі пра бальшавікоў, якіх яны называюць „анцыхрыстамі“.

„І гаварылі. І было пра што гаварыць. Асабліва пра навіны сёньняшняга дню:—пра „Маскоўскія голады“, пра „бунты ў Маскве“, пра „заўтрашні канец бальшавікоў“, пра „вялікую польскую зямлю“.

„І гаварылі. І кожны дабаўляў да гаворкі па маленъкаму кавалачку свайго хаценьня. А з маленъкіх кавалачкаў вялікі кавалак вырастай, ад кавалка сатканая навіна вырастала. І тады дзівіліся гэтай навіне, радаваліся...“ (ст. 23—24).

Паміж імі поўнае клясавае адзіна-дущша. Паміж імі ў соцыяльнай роўніцы поўная згода. Часамі формальна гэта згода парушаецца, але не на соцыяльнай глебе, а на глебе нацыянальной, „Трамбіцкі з Клямкаю розных вер. І гэта адна з галоўных прычын магчымай у іх супярэчнасьці“. (ст. 39). Але-ж гэта супярэчнасьць далей заўваг ня ідзе. Гэтая супярэчнасьць разгадваецца ў суседзкай, сяброўскай развале. Яны адзін аднаму уступаюць, згаджаюцца. А калі часамі зусім і не згаджаюцца, дык гэта нязгода ня выказваецца, не выкryваецца, яна захоўваецца ў нутры. Але разваньне адносна вер у іх мае месца. Трамбіцкі, зварочваючыся да Клямкі, лісьліва, з нейкай пагардай кажа:

— „Суседзе Макару, як сабе хо-чаце, а наша вера больш далікатнейшая, больш гжэчная. Наша вера ця-нюткая, як далікатны бадзіст“.

— „Вашэці Янаку, я аб гэтым на-ват і ня думаю супярэчыць, што яно так, то пэўна-ж так. (А ў сваіх ад-чуваньях Клямка думаў: „не, восані, ня так“ (ст. 39). На гэтых заўвагах

іх гутарка аб верах канчалася. Яны абодва з гонарам застаюцца кожны пры сваёй веры. Кожны лічыць сваю веру, сваю нацыянальнасьць вышэй другой.

Мы бачым, што нацыянальнае разьлічча іх соцыяльнай дружбы не разрывае. Ніяк, напрыклад, Ліпскі ня можа сябраваць з сваімі местачкоўцамі—яўрэйскай беднатой. Няма ніякай дружбы ў Клямкі і Трамбіцкага з навакольным вясковым працоўным сялянствам. Іх дружба сыходзіцца на клясавай роўніцы. Складае адзін фронт супроць працоўных.

І калі Баранавых дае аднолькавы вобраз кулака з розных нацыянальнасьцяй, дык ён, мабыць, гэтым самым толькі хоча падкрэсліць, што ў кожнай нацыянальнасьці ёсьць і багаты і бедны—эксплётаттар і эксплётатуемы. Што эксплётататары, якой бы яны нацыянальнасьці ні былі, складаюць адзін фронт супроць працоўных.

Трэба сказаць, што С. Баранавых вобразы заможнікаў, прадстаўнікоў кулацкай клясы, у данай сваёй аповесьці прадставіў вельмі поўна, з усёй іх клясавай сутнасьцю. Гэты факт зьяўляецца яркім доказам, у супрацьлегласці поглядам тых асоб, якія да сёньняшняга дню стаяць на пляцформе Пераверзева і крычаць, што пісьменнік аднай клясы ня можа даваць об'ектыўна правільна вобразы іншай клясы.

Даны факт востра супярэчыць гэтай пляцформе, бо мы ведаем добра з усёй систэмы творчасці пісьменніка С. Баранавых, што ён ні ў якім разе па сваёй псыходэолёгіі да класы кулацтва не належыць. Але гэта між іншым.

Мы яшчэ ня скончылі поўнага разгляду вобразаў кулацтва. Мы разгледзелі гэтыя вобразы ў абставінах польска-панска-польскай улады часу окупаці Беларусі. Яны поўнасьцю адпавядаюць гэтым абставінам. Менавіта, кожны працоўны мог бачыць падобны вобраз падпанка. Кожнаму працоўнаму селяніну прыходзілася здымачаць перад ім шапку за скібку хлеба,

АПОВЕСЬЦЬ СЫМОНА БАРАНАВАХ „ЧУЖАЯ ЗЯМЛЯ“

памагаць набіваць яму золатам кішэні. Кожны бачыў, як гэтыя падпанкі, напоўненныя вясёласцю, здавальненым, спраўлялі імяніны, ад бязьдзельля раз'ядждалі на хвэсты, займаліся паліваньнем,—што называецца ўпіваліся радасцю жыцця за крывавы пот працоўных.

На іх-жа баку была панска-польская ўлада. Мы ведаем, што працоўны селянін у часы бела-польскай окупанцыі насыў на сваіх плячох той самы (а ў некаторых выпадках яшчэ большы) соцыяльна-нацыянальны цяжар, што і пры цару. Паны-палякі-окупанты для працоўнага селяніна стваралі абставіны пакуты, а для багацяй, кулацтва—вясёлае жыцьце. Гэта вясёлае жыцьцё ня мог ня прыкметіць і С. Баранавых, паколькі гэтае жыцьцё з усёй цяжкасцю клалася на плечы таго соцыяльчага пласту, прадстаўніком якога зьяўляецца пісьменнік.

С. Баранавых, ці лепш сказаць яго соцыяльны пласт, гэтае жыцьцё адчуў. Баранавых яго здолеў ператварыць у мастацкія образы. Гэтыя вобразы яму ўдаліся.

Удаліся таксама і вобразы Ромуся і Лёлі.

Ромусь і Лёля—тыповыя прадстаўнікі кулацкай моладзі, кулацкага вяслага жыцьця. Калі нават не қазаць аб tym, што Лёля дачка кулака Трамбіцкага, а Ромусь сын кулака Клямкі, дык з іх мэтаймкнёнасці, іх ідэалаў відаць, што гэтыя асобы вырасцілі ў абставінах моцнай гаспадаркі, на руках мамак і нянек.

Лёля—гэта тыповая провінцыяльная хутарская мешканаватая паненка. Яна ўжко дарослая. Фізычнай працай нікакай не займаецца. Яна толькі зацікаўлена сабой, сваім лёсам, шчасцем. Яна марыць аб tym, за кога яна выйдзе замуж, які ў яе будзе муж. Ці ён будзе сярэдняга ўзросту, ці на поўсантымэтра вышэй сярэдняга. Ці будзе з вусамі ці бяз іх. Яе ўяўленьне сконцэнтравана наvakол свайго „я“.

Яна пачынае ўяўляць сябе самастойнаю жанчынаю. От яна, Лёля, гэткая грузная ўжо. За сталом ся-

дзіць яе муж, а яна накладае на фарфараўы сподак яму ёю зваранае з трускавак варэнье.

— Мой муж павінен быць сярэдняго росту,—разважае Лёля.

— Не, як Ромусь, ці што.

— „І абавязкова з вусікамі. З гэткімі вусікамі, як у...“ (ст. 17).

Па аднай вось гэтай развазе можна судзіць, што чалавек жыве бесклапотна, сыта, жыцьцём не асяжараны.

Такім самым бесклапотным зьяўляецца і Ромусь. Таксама шчаслівы ў жыцьці. Нічым не заняты, толькі марыць пра кахранье, у якім бачыць усё шчасце жыцьця.

„Ромусь, стоячы ў сваім садзе, гледзячы на месячаву гульню, яго жарты, разважаў тады:

— „Пры месяцы, кажуць, большы наплыў кахрання ў маладых асоб. Яны признаюцца адно другому ў шчырасці, яны палчэй любяцца пры месяцы“ (ст. 17).

Ромусь і Лёля ніколі ня сумуюць. Яны нават не клапоцяцца аб tym, што робіцца на съвеце, што робіцца па-за межамі панскага ўладарства, як гэта клапоцяцца і цікавяцца іх бацькі.

Але канец вясельлю-панству набліжаецца. Полымя рэволюцыі ўсё ўзрастает. Яно пачынае прыпякаць паноў-окупантаў. Апошняя ня вытрымліваюць. Яны вымушаны пакінуць Белагусь.

Замест панска-польскай экспліатаційскай улады над Беларусью ўздымаецца чырвоны сцяг улады саветаў. Адбываецца зьмена ва ўсім соцыяльна-экономічным жыцьці краіны. На гісторычную арэну падымаецца новая кляса, кляса пролетарыяту ў злучэнні з асноўнай часткай працоўнага сялянства. Канчаткова нацыяналізуюцца фабрыкі і заводы. Зямля ўся пераходзіць у карыстаньне працоўнага селяніна. Кулацтва адпіхваецца ад удзелу ў політычна-економічным жыцьці. Шпаркім тэмпам разгортааецца жыцьцё працоўных. Б'е імпульс новага жыцьця.

С. КУНІЦКІ

Што-ж у гэты час адбываецца з бесклапотнымі, вясёлымі вобразамі кулацтва? Яны ня зынікаюць. Яны застаюцца і пасъля гэтай політычна-соцыяльнай зъмены. Але, як мы бачым з аповесьці, яны не дапускаюцца ні да якога кіраўніцтва ў соцыяльным жыцьці. Наадварот, адчуваеца, што пад імі глеба раскладаецца.

Адчуваюць гэта пад сабою і самі кулакі. Яны „мяняюць“ сваю політыку. Яны, глыбока затаіўшы сваю варожасць да новай, савецкай улады, пачынаюць прыстасоўваша да новых абставін. Аўтар як-бы сочыць за гэтымі вобразамі далей. Ён хоча паказаць, што кулак ні ў якім разе ня можа пераламаць сваю псыхолёгію і здаволіцца ідэямі працоўных, успрыняць гэтыя ідэі. Баранавых у даным выпадку клясавую сутнасць кулака расчыняе далей.

Мы бачылі, як Клямка, Трамбіцкі і Ліпскі яшчэ ў час свайго панаваньня (пад скрыдлам паноў-окупантаў), у час вясёлых імянін Ліпскага хваліваліся аб tym, што там недзе „бунты ў Москве“, што за панска-польскім уладарствам узрастаете полымя рэволюцыі, расьце соцыяльная для іх небясьпека. Але яны тады былі ахоплены вялікай надзеяй на „вялікую польскую зъмлю“. Яны тады ў аберучкі трymаліся за яе.

Цяпер у іх гэтая надзея парушана сілай працоўных, рэволюцыяй. Яны сустрэліся з новай рачаіснасцю, і яны вымушаны, захаваўшы ту-ж надзею глыбей, прыстасоўваша да гэтай новай, для іх зусім чужой, рачаіснасці.

Цяпер, як антытэза, вобразам кулакоў супроцьстаўляеца вобраз працоўнай масы, партыі, вобраз загнаных раней сялян. Уздымаеца і пачынае дзейнічаць, мяняць свой вобраз жыцьця фігура Клямковага батрака Лукаша Вушкіна, якого да гэтага часу мы амаль ня бачылі.

Бурліць новае жыцьцё. Пачынаеца перабудова старой вёскі, тae вёскі, якая ганебна эксплóатавалася пры

цару, якая знаходзілася ўвесь час у беднаце, у гразі і цемры, якую і на далей не пакідалі трymаць у такім-жа стане, таксама эксплóатаваць паны-палякі і іх спадарожнікі розныя Трамбіцкія, Ліпскія і Клямкі.

Гэты тыповы выгляд старой вёскі падае нам Баранавых.

„Хаты крынічнікаў, гледзячы здаёлк, здаваліся ўрослымі ў зъмлю. Яны асуналіся, заплюшчылі свае во-чы-вокны, абыралі ад усяго... То там, то сям тырчэлі ўздраныя ветрам шчыты; часамі вісела на бок нахіленая вакеніца: гэта вырваўся з съяні і даўно, аж ад леташняга яшчэ, згубіўся крук, які яе падтымліваў. Вакно,—ані ў аднай хаце ня было, каб спр... цэлыя шыбы. Калі не адна, дзъве тры былі выбіты і „да часу“ заткнуты лапсадаком на кудзелі альбо старым вынашаным андараком. Часамі шыбы былі „напраўлены“, гэта з некалькіх кавалкаў шкла складзена была шыба, замацаваная „казачкамі“ (ст. 72).

Гэта ўбогая вёска, уросшая па вокны ў зъмлю, цяпер бурліць новым жыцьцём. Пачынае прачынацца ад прадвечнай цемры. Пачынае разбураць спарахнелыя будынкі і на іх месца ставіць новыя, прыгожыя. Адразу адчазаеца зъмена.

„Кожны дзень, што-небудзь прыбывала новае: то на аднай будыні-не-зрубе кроквы стаўляліся, і гэта адразу кідалася ў вочы; то страхавая блішчэла пад сонцам, і яе нельга было не зауважыць; то вочап вытыркаў з усяго гэтага і таксама ма-золіў суседзкія вочы. Кожны дзень, а што-небудзь дражнілася з суседзямі,—драпежыла зірк то Трамбіцкага, то Клямкі“ (ст. 93).

Адбываеца разъмеркаванье паміж працоўнага сялянства кулацкай ма-янтковай зъмлі. Трамбіцкі і Клямка адчуваюць, што дабяруцца і да іх валок. Іх гэта надзвычайна пужае.

Трамбіцкі расхвалёваны кажа свайму суседу:

АПОВЕСЬЦЬ СЫМОНА БАРАНАВЫХ „ЧУЖАЯ ЗЯМЛЯ“

— „Чуткі ня ладныя, пакуль што. Зямлю зьбираюца дзяліць... пана Завішынскага. Сканчэнне съвету, дальбог“ (ст. 81).

Ранейшай кулацкай вясёласці мы цяпер ужо ня бачым. Яна ператварылася ў востры ўнутраны боль, у затоенае агідзтва, у шалённую затоеную злосць да савецкай улады, да разгорнутага савецкага будаўніцтва. Але разам з гэтым у іх уся надзея, што паны-палякі вернушча. Яны ніяк ня могуць згадзіцца, што „бязбожнікі“, „анціхрысты“ надоўга абсталююцца і зынішчаць іх шляхецтва, панскае „далікацтва“.

„Нашы“—моц, „наши“,—на адну хвіліну адступілі. „Нашы“—свае людзі, адна тая кроў і вера. Адзін інтэрэс да „далікацтва“ (ст. 80),—так разважаюць паміж сабою Клямка з Трамбіцкім на другі дзень адступлення белапалякаў, якіх яны называлі „наши“.

Кулакі ўсякім чынам імкнуцца захаваць свае сядзібы, свае валокі ўцалку. Бо ў іх надзея, што „гэтая большасць“ ну ня больш калі яшчэ парудзён затрымаецца. Ня больш. „А значыць іх гаспадарка застанецца цэлай, як і была“.

У гэты час то сям, то там пачалі зьяўляцца „нейкія пасёлкі“. З Выканкому (земадззелу) прыежджает прадстаўнік рабіць абрэзку зямлі і ў Трамбіцкага. Трамбіцкі імкнецца як небудзь абараніцца. Зразумела, тут сілай нельга. Ён пачынае лісічкай круціцца навокал прадстаўніка земадззелу Сініцкага. Яму ўдаецца Сініцкага схіліць на свой бок і яму на некаторы час гэтым самым удаецца адцягнуць абрэзку сваіх валок. Але гэта некаторы час, пакуль партыйная організацыя ня ўскрыла здрадніцкую дзейнасць Сініцкага, як прадстаўніка земадззелу. Далей мы бачым, што і Клямкаву і Трамбіцкага зямлю абрацаюць і раздаюць яе батраком, беднаце. Атрымоўвае сабе вучастак і батрак Клямкі Лукаш Вушкін.

Гэты пераломны момант вельмі харектэрны для першых дзён савецкай

улады. Але трэба сказаць, што ён не знайшоў поўнага адбіцца ў аповесьці „Чужая зямля“.

Гэты пераломны момант харектэрны ня толькі тым, што адбываўся падзел аблішніцкай зямлі, абрэзка кулацкай, адбудова вёсак, пабудова новых пасёлкаў і г. д. Гэты момант харектэрны аблішніцкай клясавай барацьбой паміж кулацтвам, з аднаго боку, і бяднейшым сялянствам з другога. У гэты момант кулак, акрамя сваёй схаванай політыкі, акрамя рознага падлізваньня, выступаў і адчынена. Мы ведаем прыклады з гэтага часу, што кулакі ня толькі імкнуліся падкупіць „прадстаўніка“ савецкай улады,—гэта таксама мела месца, але мы ведаем таксама, што кулакі забівалі прадстаўнікоў савецкай улады. Забівалі старшынь сельсаветаў, забівалі старшынь камбедаў, селькораў. Кулак уступаў сваю зямлю ня надта лёгка.

Гэты момант у аповесьці неяк стушоўваецца. Тут няма належнай выпукленасці. Рысы, якія аўтар схапіў з гэтага моманту, яны, бязумоўна, мелі месца, але-ж яны не зьяўляюцца галоўнымі, харектарызуючымі гэты момант. А тым часам увесь нашік аўтара аповесьці прыпадае менавіта на гэты пераломны момант.

Тыя вобразы, якія Баранавых супроцьстаўляе вобразам кулацтва, не паданы ўва ўсёй сваёй шырыні. Яны па сваёй ідэі, па замыслу аўтара ід-павядаюць сваёй аснове рачаіснасці, але не паказаны ва ўсіх дзеяньнях, у якіх падобныя вобразы прымалі ўдзел у гэтых гісторычных час. З боку гэтих вобразаў няма адпаведнай актывізацыі ў клясавай барацьбе.

Самы бадай галоўны вобраз, які супроцьстаўляе вобразам кулакоў, гэта вобраз Лукаша Вушкіна.

Вушкіна, як мы ўжо зазначалі, ня відаць амаль было аж да вызвалення Беларусі ад белапалякаў.

Зьяўляеца ён перад намі з усьмешкай на твары, адчувае радасць, але-ж разам з гэтым нейкі інэртны,

С. КУНІЦКІ

бяз выразнай мэтаімкненасьці. Ён ня ў змозе нават агрызнуцца на свайго гаспадара Клямку. У яго як бы зусім няма да кулака Клямкі соцыяльной нянявісьці. Ён толькі перастае баяцца яго як гаспадара. І нават тады, калі кулак Клямка шалеў ад злосьці, што ў яго забяруць зямлю і аддацуць Лукашу, калі ён падскакваючы да Лукаша на ўсё горла крычаў:

„Хто першы ўзыдзе на маю зямлю, галава вашэці не затримаецца на карку. Размажджу. Чнару яго не застанеца. Садухі яму ня месцы. Мяне, мяне пазнае жульлё. Далі бог, ня зыці мне з гэтага месца! Алах—кажу! Разумееш, Лукаш? Ты, разумееш, пытаю цябе? Ведаеш маю натуру, га? (ст. 95).

У гэтых нават час Лукаш застаецца замкнутым і не дае адпаведнага адказу.

„Лукаш маўчаў. Ён забыўся на бурчную жыжку, якая расплёскалася па голым стале. Глядзеў гаспадару ў запаленяя вочы і маўчаў. Яму чамусьці ня было страшна ад гэтага гаспадарскага крыку. Раней ён задрыжаўбы ад яго. А цяпер усьмешка прасілася на вусны“ (ст. 95-96).

Таксама ня бачым вострага супраціўлення да Клямкі і Трабіцкага з боку сялян вяскоўцаў. Бачым толькі нейкае загульванье ў суседства.

„Крынічнікі, пячуркаўцы, сустракаючыся з Клямкам, з Трамбіцкім, казалі:

„—Суседзямі будзем. Абы здароўе. У злагодзе будзем жыць. Знаёмы-ж... (ст. 94).

І гэта ў той час, калі з боку кулацтва на кожным кроку праяўлялася да працоўнага селяніна варожасць. Яны на загульванье ў суседства адказвалі:

„—Такія то авадні—падноска што твайго ня варты“. Бязумоўна, вобраз Лукаша Вушкіна ня можа цалкам зыліцца з вобразам батрака нават тады, калі аўтар яго робіць зусім забітым, няпісьменным, які нічога ня ведае.

Гэты вобраз шмат бліжэй стаіць да серадняка, чым да батрака, таму, што батрак у той час адыграваў у барацьбе з кулацтвам куды большую ролю, як „загульванье ў суседства“ з кулаком, як гэта паказана ў аповесці. Батрацтва і бедната зьяўляліся ў той час адзінай апорай партыі і савецкай ўлады на вёсцы ў барацьбе з кулацтвам, у барацьбе за перабудову старой вёскі. А ў Баранавых атрымоўваецца нібы загульванье з кулаком у суседства. Хоць яго загульванье нам Баранавых паказвае з сарказмам да кулака.

Такім чынам мы разгледзелі вобразы кулацтва, як прадстаўнікоў буржуазнай клясы. З другога боку, мы паказалі тыя вобразы, якія аўтар аповесці так ці іначай супроцьстаўляе пасвойму гэтай кулацкай частцы вёскі. Асноўным вобразам з апошніх—гэта Лукаш Вушкін і працоўная маса сялян на цэлым—вёска.

Нас яшчэ цікавіць вобраз „прадстаўніка“ мясцовай савецкай ўлады Сініцкага. Сініцкі, як мы бачым з аповесці, здрадзіў савецкай ўладзе, ідзяім працоўных і пайшоў на згубніцтва з кулацкай часткай вёскі.

Гэты вобраз у сваім учынку спачатку як-бы компромэтую савецкую ўладу. Сініцкі—прадстаўнік земадзелу выканкома—замест таго, каб абразаць кулацкія валокі і раздаваць іх безъзямельнаму сялянству, пачынае об'ектыўна абараняць гэтых валокі: заводзіць з кулакамі дружбу.

Каго-ж сабой ўяўляе вобраз Сініцкага ў псыхолёгічным разрэзе? Па-першае, гэта чалавек эгоцэнтрык. Яго зусім ня цікавіць „пабочнае“, грамадзкае. Ён выключна сочыць за сваім „я“. Ён кажа:

„Што мне да нейкіх пабочных съпевай! Я павінен мець на ўвазе, што гэта мая пласцінка сыходзіць. Таму і павінен сачыць за ёю—не прапусціць аніводнае яе ноты, не раскідаць мае ўвагі наабопал мяне. Гэта і будзе маё „апрадзяліўся“. Я яго павінен мець на ўвазе і толькі ў яўленыні

АПОВЕСЬЦЬ СЫМОНА БАРАНАВЫХ „ЧУЖАЯ ЗЯМЛЯ“

музычным не парушаным. Таму павінен мець, што я для яго існую, а яно для мяне". (ст. 102).

Для яго галоўнае—скласці ўмовы жыцця для самога сябе. Праўда, калісці Сініцкі крычаў: „Н-няхай жыве р-рэволюцыя ўва ўсім съвеце"! Але гэта было калісці. „Больш рэволюцынасыці ў Еўстафія Прахоравіча, як да гэтага часу, так і пасьля—такой заядлай ня было. Магчыма таму, што непатрэбна была рэволюцынасыць" (ст. 101-102).

Баранавых у вобразе Сініцкага высоўвае хісткага інтэлігента. Таго інтэлігента, праз якіх варожыя пролетарыяту і ўсім процоўным соцыяльным групоўкі распаўсюджваюць у савецкіх установах свае ідэі, праз якіх імкнунца правесьці сваю політыку.

Фальш Сініцкага, як прадстаўніка мясцовай ўлады, як прадстаўніка (загадчыка) земадзелу выканкаму, аўтарам зусім расчыняеца. І як мы бачым пад канец аповесьці, Сініцкі за свае ўчынкі, за здраду працоўным арыштоўваеца.

Баранавых ярка падкрэслівае, што гэта ня сумленны, алданы прадстаўнік Савецкай ўлады, гэта не абаронца працоўных. Сапраўдным абаронцам працоўных, іх кірауніком, які стаіць за праўду, які дапамагае працоўным будаваць лепшае жыццё—гэта зьяўляеца партыец Мацьвейчык. Хаця гэты вобраз паказаны цымяна, але ён адчуваеца тэй сілай, тым падмуркам, на якім будуеца новая вёска, на якім будуюцца цяперашнія колгасы і саўгасы. Гэты вобраз зьяўляеца нязъменным правадніком працоўных у іх будаўніцтве. Гэты вобраз характарызуе нам сам Сініцкі.

„Канешне,—кажа ён,—каб пра ўсё „балаўство“ маё праведаў Мацьвейчык,—мне не паздаровілася-б... Я думаю... Ён, як сабе ні кажы, чалавек парадку і добрадзейства. Чорт іх ведае гэтакіх партыйцаў, як ён: ня жыць перш-на-перш для сябе, а для некага... памойму адна недарэчнасць. А ён іменна, жыве для ўсіх гэтых засмуголеных, што ня ўмеюць зьявя-

заць два слова, людзей. Па-мойму—бязглувядзіца.

„—І канешна, каб ён ведаў, што ў маёй папцы па зямельных справах ляжыць каля дваццаці неразгледжаных зяяў розных Вушкіных.. ён напэўна ашалеў-бы..." (ст. 111-112).

Ужо гэта характарыстыка вызначае нам вобраз Мацьвейчыка, як чалавека адданага справе працоўных, справе будаўніцтва новае вёскі.

Астатнія вобразы, якія сустракаюцца ў аповесьці „Чужая зямля“ (а іх досыць шмат) чаго-небудзь самастойнага сабой не ўяўляюць. Усе яны так ці іначай зьяўляюцца ўскоснымі дапаможнікамі для выяўленняня характараў асноўных, характарызуемых намі вобразаў.

Галоўныя псыхолёгічныя вобразы аповесьці — „Чужая зямля“ намі разгледжаны. Іншыя, не псыхолёгічныя вобразы ўяўляюць сабой бадай ня меншы інтарэс, у сэнсе выяўленняня агульнай накіраванасці і ідэі твору, але спэцыяльна я на іх застанаўляюцца ня буду, а абмяжуюся кароткай іх агульнай характарыстыкай, — на колькі яны сугучны, компануюць з вобразамі псыхолёгічнымі.

Композыцыя аповесьці цалкам компануе характару развіцця псыхолёгічных вобразаў. Тут нельга ўзяць які-небудзь вобраз у паасобку ад іншых вобразаў і ўяўіць цалкам яго клясавую сутнасць. Кожны вобраз уяўляе сабой частку сыштэмы, у якой адчуваеца тая ці іншая соцыяльная група або кляса. Вобразы рухаюцца масай. Адчуваеца масавая сутычка вобразаў аднаго соцыяльнага пласту з вобразамі другога, супроцьлеглага па сваёй мэтай-імкненасці. Уесь час узынікае супярэчнасць паміж вобразамі не на глебе індывідуальнага характару, а на глебе соцыяльна-клясавага, на глебе клясавых ідэалаў.

У час бела-польскай окупациі шырока дзейнічаюць вобразы кулакоў і зусім мала вобразы працоўных. Зъянняюцца гісторычныя абставіны, улада пераходзіць у рукі працоўных—бачым адваротнае: шырока дзейнічаюць

С. КУНІЦКІ

вобразы працоўных, а кулацтва неяк згрупавана толькі каля свайго хутара. Яму няма разгону.

Гэта цалкам компануе з агульнай накірованасцю аповесьці, з яе ідэяй.

Тое самае можна наглядаць і ў пэйзажных вобразах.

Калі падаецца пэйзаж вёскі часу бела-польскай окупацыі, то ў ім (пэйзажы) мы бачым нешта забітае, ня-прыгледжанае, гнілое, на якое і сонца ня съвеціць і ніхто ўвагі не зварочвае. Хаты ўросшы ў зямлю, стрэхі паракіданы, вокны пазатыканы анучамі. Вёска—нібы сірата якая, што ня мае каму паскардэіцца, ня мае свайго абаронцы. Тады як хутары, у якіх жывуць кулакі, шумяць вясёлласьцю, бурляць жыцьцём. У хутарох адбываюцца балі, кахаеща бязьдзейная моладзь, адчуваеца іх апякун—белапольская ўлада.

Зъмяняеца політычны лад, бачым зусім адваротнае і ў пэйзажы. Да-статкова глянуць на пэйзаж той са-май вёскі, і ў ім можна ўбачыць нешта радаснае, расквітаючае. Раствуць новыя будынкі, якія ўздымаюцца вы-сока. Праглідаваюць вялікія съветлыя вокны. Адчуваеца як, з усьмешкай на твары, рухаеца працоўнае сялянства—будзе лепшае жыцьцё.

Глянуць на хутар, там нешта за-стылае. Ці калі ўзяць пэйзаж прыро-ды, які падаеца ноччу, у час бела-польскай окупацыі, бачым нешта сум-нае, замёрлае.

„Цемра ночы аж сыпле іскры. На небе ані аднае зоркі. Але цёплая нач. Ціха на абшарах вясковых сядзіб, ні аднаго гуку. Там, на выгане, што здратаваны конскімі ды каровінымі капытамі, таксама ціха. Пераверну-тае чорнае куп'е-жужалка маўчиць, нібы дрэмле. І аж да раніцы дрэмле, датуль, пакуль ізноў не раскатур-хаюць яго, не перавернуць на другі бок конскія ды каровіны капыты (ст. 51.).

Як бачым, і композыцыя і пэйзаж цалкам адпавядаюць псыхо-ідэолёгіч-най накірованасці твору, яго ідэі.

Гэтая сугучнасьць, гэтая адпавед-насьць ва ўсіх компанетах съведчыць аб ступені мастацкасці твору, съвед-чыць аб тым, што С. Баранавых асі-ліў свой творчы замысел, адлюстра-ваўши рачаінасць праз систэму во-бразаў, выявіўши праз гэтую систэ-му ідэю таго соцыяльнага плаstu ся-лянства, быццё якога вызначыла і самога пісьменьніка.

Бязумоўна ступень мастацкасці аповесьці „Чужая зямля“ мы ня ўзды-маем высока таксама, як і не апус-каем яе нізка.

Ступень мастацкасці ўзняць вы-сока нельга таму, што на самой апо-весці адчуваюцца часткова нейкія нарасці. Маюцца некаторыя кавалкі, якія, калі не мяшаюць, не засямняюць выяўленню асноўной ідэі аповесьці, дык ва ўсякім разе бяз іх магчыма абыйсьціся.

Гэтую нарасць чытач можа адчуць сам, калі дойдзе ў аповесьці да таго месца, дзе падаеца вясельле ў вёсцы Пячуркава. Калі Габрусь з вёскі Машкі бярэ солтысавага брата Тода-ра дачку Паладзю і дзе польскі жаў-нэр Казюк застрэліў Ваціка, сына батрака. Гэтае месца неяк стаіць у баку ад выяўлення асноўной ідэі твору. Гэтае месца ўяўляе сабой як-бы асобны ад аповесьці малюнак.

Таксама нельга не зауважыць на самы канец аповесьці, дасказ, які падаеца ў выглядзе дзеньніка. Гэты дзеньнік дае развязку аповесьці. Бязумоўна, бяз гэтага дзеньніка ці бяз эпілёга аповесьць была-б без кан-ца, таму што дзеньнік падае весткі, што абрэзалі кулакоў, падае весткі аб лёсе Лёлі і Сініцкага. Але-ж самы дзеньнік зьяўляеца некаторым паў-тарэньнем ужо таго, што падавала-ся, ці лепш сказаць выяўлялася ў процэсе развязкія ранейшых падзей. Менавіта гэтае паўтарэньне мае месца ў аблалёўцы вобраза Ромуся. Вобраз Ромуся, у асноўным яго съветаадчу-ванні, нам ужо падаеца да даска-зу аповесьці. У дасказе ж цікава для чытача даведацца, якія ў Рому-ся, як кулацкага сына, адносіны да

АПОВЕСЬЦЬ СЫМОНА БАРАНАВАХ „ЧУЖАЯ ЗЯМЛЯ“

службы ў чырвонай арміі. Але ўжо зьяўляеца зусім непатрэбным падрабязнае спыненне на яго агульнай накірованасці, як клясавай існасьці яго, што робіць ў дзеяніку С. Баранавых.

Патрэбна таксама адзначыць і на культуру мовы С. Баранавых.

Наогул мова пісьменьніка багата сваёй лексікай (лексікай сялянскай), адзначаеца сакавітасцю. Праўда сустракаюцца некаторыя слова вузкага провінцыялізму: „карабкалася“, „джэгаючы“, „прыярзецца“, „балбес“, „гавэнда“, „важач“, „шалыгаў“ і інш. Сустракаюцца ня зусім зразумелыя слова: „трыб“, („зьблілася з трыбу“), „чнару“, „бі корцікам“.

Таксама можна сустрэць у С. Баранавых ня зусім выразныя сказы: „ня знайдзеш гадзіннага часу“, „да іграй музыку“, „тлела доўгім кнотам“ і інш.

Але на падставе азначаных недахопаў нельга сказаць, што аповесьць „Чужая зямля“ не мастацкая.

Ужо тое, што аповесьць „Чужая зямля“ ў асноўным, па сваёй форме адлюстраваныя, адпавядзе гісторычнай рачаінасьці. адпавядзе самому зьместу і ідэі аповесьці, ідэі пэўнага соцыяльнага пласту сялянства, на пэўнай ступені гісторычнага разьвіцця, кажа, што аповесьць заслугоўвае ўвагі з мастацкага боку.

Якую-ж асноўную ідэю праводзіць аўтар праз свою аповесьць „Чужая зямля“, і з якой яркасцю гэта ідэя выяўляеца для ўспрыняцця чытачу?

На наш погляд, асноўная ідэя, якую аўтар паклаў, у аснову сваёй аповесьці і якую ў пэўнай меры праз дынаміку вобразаў выявіў—, гэта ідэя ўзаемадносін дзівюх супроцьлеглых па сваёй канчатковай мэце кляс: з аднаго боку кляса куляцтва і, з другога, боку працоўнае сялянства. Баранавых на працягу ўсяе аповесьці падкрэслівае харектэрныя рысы кулака; яго эксплётатарска-буржуазныя тэндэнцыі, яго прагнасць да нажывы, яго нацыяналізм, індывідуалізм, тэндэнцыя паказаць сябе, вылучыць сябе

чым-небудзь з грамадзтва. На працягу ўсяе аповесьці гэтыя харектэрныя рысы Баранавых падкрэслівае ўсім узмахам пяра. Ён адносіца да гэтых рыс адмоўна, з агідай. Ён цалкам стаіць на баку працоўных, якія раней адчулі на сабе ўсе гэтыя кулацкія тэндэнцыі, якія пры цару і белапольскай окупациі Беларусі зьяўляліся ўгнаенем глебы для буржуазна-кулацкай кветкі, пах якой быў прыемным і царскаму і паслья белапольскаму ўраду. Ён цалкам стаіць на баку тых, якія з энэргіяй перабудоўвалі фэўдалістическую вёску, якія разбураюць глебу буржуазна-кулацкага квятніка і якія цяпер узорваюць глебу вялікіх колгасаў і саўгасаў і садзяць чырвоныя кветкі, пах якіх прыемны для ўсяго працоўнага народу і пах якіх канчаткова атручвае Трамбіцкіх, Клямкавых, Ліскіх, як клясавую існасьць.

Мы бачым, як увесь гэты кулацкі персонаж аповесьці: і Клямка, і Трамбіцкі, і Ліскі, і Ромусь, і Лёля, сваёй клясавай сутнасьці не мяняюць. Абставіны савецкай ўлады на іх ня дзейнічаюць. Яны ўвесь час хаваюць у сабе затоеную злосць і чакаюць выпадку зноў скапіць за шыю працоўных.

Яны чакаюць сваіх збавіцеляў. Улада працоўных іх ня грээ.

— Тыдзень, вашэці, месяц, год, — кажа Клямка да Трамбіцкага, — год, будзем чакаць, а ня будзем рабіць вясельля. Датуль будзем чакаць, пакуль апошні іхні лысы чорт ня выедзе з мястэчка. Так, так, проша пана.

— Нават паўтара гады будзем чакаць, — кажа Трамбіцкі. — Канешна, гэтага ніколі ня будзе. За паўтара гады: — уга! Як векавечны камень урослы ў зямлю, і яго ня скранеш з месца — гэтак нашыя за паўтара гады ўрастуць у Маскве.

Тое-ж самае мы бачым, калі Ромусь забіраюць у чырвоную армію.

Трамбіцкі увесь час яго навучае каб ён ня служыў бальшавікам, каб

С. КУНІЦКІ

ён, як толькі чуць што будзе чуваць, што набліжаюцца палякі, уцякаў да хаты.

— „Абы толькі чуць што, дзеткі, казаў Трамбіцкі,—ну, рухі вайсковыя і ўсё такое—дамоў адразу. Адразу ідзі дамоў. Ідзі, каб мала хто бачыў цябе. Бо нашы... нашы, ягамосьць, незаводня тут будуць. Тады згніеш там, прападзеш у гэтых недавяркаў“ (ст. 83).

Мы бачым, што ў кулака адна надзея на зварот „нашых“.

Яшчэ досыць яскрава съцвярджае думку пісьменнік Баранавых, што кулак ніяк ня можа пайсьці за працоўнымі—гэта вобраз Лёлі.

Здавалася-б Лёля, як маладая асона, магла-б успрыняць уплыў новай грамадзкасці, паддацца яе ідэям. Але гэта ня так. Лёліны думкі, погляды сходзяцца з поглядамі бацькі, з поглядамі Трамбіцкага. Яна таксама тоіць агіду да бальшавікоў, таксама ня можа зыліцца з новым.

Калі ўперад мы яе бачылі вясёлай, бесклапотлівай паненкай, якая марыла пра кахранье, замужнасць, дык цяпер, у абставінах улады працоўных, гэтая бесклапатлівая паненка абуджана сваімі клясавымі інтэрэсамі, нянавісцю да бальшавікоў. Яна таксама лічыць вялікай памылкай, што Ромусь пайшоў у чырвоную армію.

„Лёля часта ляжала дома, ужо ў пасьцелі, з думкамі невінаватага дэйцяці:

„Дрэнна Ромусь робіць. Яму казаў бацька,—ня слухае: прападзе. Прыдуць палякі—ня вернецца. Позна тады будзе. Да бальшавікоў могуць прылічыць“ (ст. 91).

Нават Ромусь, якого мабілізавалі ў чырвоную армію, і той ніяк ня можа зыліцца з колектывам апошняй. Ён ня можа абараніць тых ідэй, якія абараняе чырвоная армія. Яго клясавая прырода ня можа распусціцца нават у такім колектыве, як чырвоная армія. Ён увесы час шукае тэй шчыліны, праз якую-б можна было-б уцячы. Урэшце гэту шчылінку ён знаходзіць і ўцякае. Ідуцы па дарозе

дамоў, ён марыць: „Мне здавалася, во-во нагоняць палякі, захопяць палякі, адбяруць мяне... добрыя мае палякі“ (ст. 142).

Ідэю, што кулак да канца вораг працоўных, Баранавых яскрава і праўдзіва, такім чынам, даводзіць да канца.

Яскравым відаць і тое, што толькі працоўныя самі, пад кірауніцтвам сваёй партыі, пад кірауніцтвам Мацьвейчыкаў, могуць будаваць сваё лепшае жыцьцё. На баку апошняга знаходзіцца і ўесь аўтор аповесці. Але ня гледзячы на ўсю шчырасць С. Баранавых, пры выяўленыні соцыяльнай супярэчнасці, мы яго аднясём да пласту серадняка, серадняка, ідулага ўслед за беднатой.

У гэты соцыяльны пласт мы адносім С. Баранавых на падставе разглядаемай аповесці, на падставе аналізу систэмы яго вобразаў.

Ужо той факт узаемаадносін працоўнага сялянства, „батрака“ Лукаша Вушкіна да кулацтва, як да супроцьлеглай па сваёй клясавай сутнасці соцыяльнай групы, наш погляд съцвярджае.

І „батрак“ Вушкін і сялянства (пратоўнае) у цэлым да кулацтва адносіцца з нейкай мяккасцю, уласцівай менавіта серадняку, але не бедняку і ні ў якім разе батраку.

Баранавых гэтыя ўзаемаадносіны не паказаў у данай аповесці ў абвостраных клясавых супярэчнасцях, у гарачым клясавым запале, а ў нейкім загульваныні працоўнага сялянства з кулаком у суседства, хоць гэтае загульванье, поўнае сарказму, які балюча б'е па кулацкай псыхолёгіі і які паказвае бязумоўную супярэчнасць паміж кулацтвам і працоўным сялянствам.

Паказаць у абвостранай клясавай барацьбе, паказаць адбіваемы ў аповесці гісторычны момант у гарачым клясавым запале з боку працоўнага сялянства і асабліва з боку батрацтва Баранавых ня мог у сілу таго, што той соцыяльны пласт серадняцтва, прадстаўніком якога зьяўляецца Баранавых, гэтай клясавай вастраты,

АПОВЕСЬЦЬ СЫМОНА БАРАНАВЫХ „ЧУЖАЯ ЗЯМЛЯ“

гэтага гарачага запалу ня мог так адчуць, як адчуваў бядняк і асабліва батрак у гэты гісторычны момант.

Гэтае наша аднясеньне С. Баранавых да пластву серадняцтва, да таго пластву серадняцтва, якое ідзе за беднатаў, за съцягам комуністычнай партыі, яшчэ съцвярджаецца і тым, як у аповесьці паказваецца час белапольскай окупацыі Беларусі.

Мы ведаем, што гэты момант таксама харктэрны аввостранымі клясавымі адносінамі з боку працоўнага сялянства і асабліва бядняцтва і батрацтва (ня кажучы ўжо аб пролетарыяце, паколькі даных вобразаў у аповесьці няма) да панска-польскага ўладства.

Мы ведаем, што ў часы бела-польскай окупацыі Беларусі белапольская ўлада цалкам стаяла на абароне эксплётуючай клясы.

Для заможнікаў, капіталістых, кулакоў былі створаны ўсе ўмовы для іх далейшага росту-праз эксплётацию працоўных мас.

Працоўнае сялянства, было цалкам супроць такой ўлады. Працоўнае сялянства з энэргіяй ішло на дапамогу пролетарыяту змагацца супроць окупантаў-паноў і іх парадкаў.

Працоўнае сялянства ўжо ўбачыўши проблеск Кастрычніка, убачыўши

Савецкую ўладу, як ўладу працоўных ных, бязумоўна не магло востра не супярэчыць энou той-же панска-капіталістичнай ўладзе, пад якой праходзіла ўсё жыцьце селяніна, сэнс якога ён ужо зразумеў.

Мы ведаем, што ў гэты час унутры ўлады акупантаў адбываецца вострая барацьба пролетарыяту і працоўнага сялянства за зварот улады саветаў.

Тысячы пролетарыяў, тысячы беларускага сялянства ідуць у лясы, складаюць узброеную партызанская атрады і адтуль б'юць па ўладзе акупантаў, па ўладзе зямляўласнікаў-капіталістых.

Вось гэты харктэрны момант таксама належным чынам не адзначаны ў аповесьці. У аповесьці гэты момант паказаны без асаблівых клясавых супярэчнасцяў, якія (аввостраныя супярэчнасці) на справе, у рачаінасці мелі месца.

Гэтага С. Баранавых у сваёй аповесьці дакладна не паказаў.

Наогул аповесьць „Чужая зямля“ заслугоўвае ўвагі, як па каштоўнасці тэй ідэі, якую яна выяўляе, так і з боку мастацкага.

Працоўнага чытача яна будзе запальваць клясавай нянявісьцю да кулакіх ідэй, будзе запальваць творчым энтузіязмам у барацьбе за нашае будаўніцтва.

В. Сташэўскі. „Гаворыць Асінстан імя Сталіна”.

Нарыс. БДЗВ Менск. 1930 г. Стар. 80.
Тыр. 5000 экз., цана 50 к.

У апошні час сярод пролетарскае літаратуры, як жанр, пачаў практыкавацца нарыс. Нарыс зараз заняў шырокое месца як сярод расійскай пролетарскай літаратуры, так і беларускай. І гэта зусім зразумела. Наша жыцьцё так шпарка крохыць уперад, так шпарка расьце соцыялізм у краіне Саветаў, што мастацкая літаратура яшчэ ня ў змозе сёньня ахапіць увесь размах працоўных-будаўнікоў соцыялізму і мастацкімі вобразамі прадэманстраваць яго.

Энтузіязм рабочае клясы штогод выкідае з нетраў замлі на паверхню земнае кулі волаты-фабрыкі, заводы, электрастанцыі. Штогод дзесяткі магутных заводаў, фабрык, электрастанцый, колгасаў, саўгасаў сталью ўмацоўваюцца на тэрыторыі пролетарскае дзяржавы.

Аб усім гэтым вялізным дасягненні масаваму чытчу (рабочаму, працоўнаму селяніну) хочацца ведаць, хочацца адчуць, хочацца ўявіць у сваім выабражэнні хоць малюнак гэтага дасягнення свайго колектыву.

На гэты сур'ёзны попыт масавага чытча дае часта адказ мастацкі нарыс. Ён, бязумоўна, робіць вялікую справу ў сэнсе азнямлення працоўных з іх дасягненнямі ў будаўніцтве соцыялізму. З нарысу працоўны чытак без асаблівай цяжкасці можа атрымаць адпаведны малюнак, адпаведную ідэю, якую праз яго праводзіць пісьменнік.

Рэцэнзуемы нарыс В. Сташэўскага «Гаворыць Асінстан імя Сталіна», у сэнсе здавальнення масавага чытчика, у сэнсе перадачы малюнку рачаіснасці, у сэнсе самой яркасці перадачы заслугі асаблівой увагі.

Не патрэбна быць на Асінстане, не патрэбна бачыць у пяць тысяч гектараў плошчу Асінаўскіх балот, не патрэбна бачыць агромністых корпусоў электрастанцыі, карпусоў рабочых пасёлкаў—усё гэта можна ўявіць сабе, прачытаўши нарыс «Гаворыць Асінстан імя Сталіна».

Нарыс напісаны па-майстэрску. Аўтар схапіў з свайго об'екту ўсе харлічныя рысы, харлічныя кусочки, з якіх атрымоўваецца цэлы випуклы малюнак.

Аўтар спачатку знаёміць чытчика, як «пад бальшавіцкі марш пролетарскія атрады вышлі на будаўніцтва першае Беларуское электрастанцыі». Адчуваецца, як гэтыя «пролетарскія атрады», адданыя савецкай уладзе спэцыялісты з бальшавіцкай энэргіяй бяруць у палон адвечную пустечу-балота. Адчуваецца шум машын, стук малатоў, звон лапат, нібы відаць узмах тысячи рабочых рук.

Аўтар паказвае, як, з каго організоўваўся той рабочы колектыв, кім ён кіраваўся, што за кароткі час узъняў магутны Асінбуд, што ператварыў пустэчу-балота ў асяродак энергіі прамысловасці.

«З кожным днём прыбывае народ: землякопы, жалезабетоншчыкі, каменшчыкі, маляры, вадаправодчыкі, ацяпленцы, тынкоўшчыкі, абмуроўшчыкі, кацельшчыкі, арматуршчыкі, электраманцёры і шэраг іншых кваліфікованых рабочых. Інжынэры—кіраунікі работамі».

«Усё гэта зьліваецца ў адзіную творчую сям'ю, з рук якой вырастает магутны Асінбуд. Цэмэнтам у гэтай сям'і зьяўляецца колектыв партыі-комуністу».

Аўтар добра ведае, што рост такіх Асінбудаў ёсьць вынік правільнага кірауніцтва нашае партыі, ёсьць вынік адданай, энергічнай працы тысяч рабочых. Гэта нам кажа самы харктарап апісаныя, гэта дае адчуваць нарыс цалкам.

Нарыс зьяўляецца цікавым і з боку пабудовы. Чытаючы яго, атрымліваеш уяўленне не толькі самой пабудовы Асінбуда, але ўяўляеш поўнасцю і ўсе тыя крыніцы, усе тыя рэчанкі, дарожкі, съцежачкі, якія ідуць з нутра ўсіх пролетарскай дзяржавы, па якіх рухаецца тая сіла, што складае вось такія Асінбуды. Адчуваеш, якая сіла ўліваецца ў нутро пролетарскае дзяржавы праз пабудову падобных Асінбудаў.

Адчуваеш, які агромністы ўплыў робяць Асінбуды на шпарчэйшы рост нашае прамысловасці, на шпарчэйшы рост колгасаў, на навакольнае насельніцтва.

Пісьменнік паказвае, як працоўнае сялянства з вялікай радасцю сустракае пабудовы Асінбудаў, з радасцю і адва-

гай ідзе на яго вокліч, на вокліч комуністычнае партыі, якая кіруе ўсім будаўніцтвам краіны, якая шпаркім тэмпам вядзе працоўны народ па шляху да лепшай будучыны.

«Слухай, Асінстан!
І ты, таварыш Сталін,
Працоўнае сялянства
чуе голас твой,
Магутны голас
правадыра,
Яно пойдзе і далей за
табой,
не адстане!»

Побач з гэтым аўтар адзначае, што электрыфікацыя ў нашай краіне паліпшае жыцьцё ўсіх працоўных, тым часам як у капиталістычных краінах яна служыць для невялікай кучкі буржуа сродкам для прыгнечання працоўных, для большай эксплатацыі іх.

Нарыс напісаны з пэўным узънятым настроем, з пэўным патосам, з пэўнай эмоцыянальнай зарадкай, што перадаецца пры чытаньні і на чытача.

Патрэбна адзначыць, што шмат ажыўляе нарыс, робіць яго ярчэйшым, у сэнсе ўспрыняцця—гэта мастацкае аформленыне, ілюстрацыі.

Ужо вкладка, якая сымболізуе сабой нешта магутнае, і ўступная старонка, з якой нібы прарываецца голас нашага будаўніцтва, прыкоўвае чытача, дае яму адпаведную зарадку, выклікае зацікаўленасць. Таксама і ўсе здымкі, якімі досыць густа перасыпан нарыс, дапаўняюць чытачу агульнае ўражанье.

Нарыс, бязумоўна, зацікаўіць нашага масавага чытача. Ён будзе выклікаць творчае імкненне да нашага будаўніцтва, ён будзе шырока знаёміць працоўных з нашым магутным дасягненнем на фронце прамысловасці краіны.

С. Куніцкі.

БІБЛІОГРАФІЯ

Я. Скрыган. „Шугае сонца”. Нарысы. БДВ, Менск. 1930 г., стар. 106, цана 60 к.

Апошні час нарыс як жанр пачынае займаць пэўнае месца ў нашай сучаснай літаратуры. У нас ёсьць ужо некалькі таварышоў пісьменнікаў-нарысістых, якія на гэтым літаратурны жанр звярнулі сур'ёзную ўвагу, даўшы нашаму чытачу шэраг нарысаў.

Досыць успомніць нарысы В. Сашэўскага, нарысы Я. Скрыгана і іншых, як перад намі паўстае пэўная сума літаратурнай мастацкай продукцыі, пададзеная праз жанр нарысу.

Пашырэнне нарысу як жанру ў нашай сучаснай літаратуре мы павінны вітаць. Мы павінны адводзіць для яго такое-ж месца, як і іншым жанрам нашай мастацкай літаратуры. Таму, што нарыс зьяўляецца баявым жанром (калі ён сапрауды ёсьць пролетарскі, рэвалюцыйны нарыс) для нашай сучаснасці, у змаганьні за колектывізацыю, у змаганьні за прамфінплян, у змаганьні за пяцігодку за чатыры гады. Мы павінны павесыць ращучую барацьбу з тымі, хто недацэнівае гэтага жанру, хто выкідае яго на задворак, хто па-барску адносіцца да гэтага жанру, як да „малых форм“, на што зауважалася ў творчым лісце сэкратарыяту РАПП.

Але разам з гэтым даючы шырокую дарогу нарысу, мы павінны змагацца за нарыс пролетарскі, за такі нарыс, які-б наша будаўніцтва, нашу вытворчасць, колгас, саўгас, іх унутране жыцьцё падаваў у съвяtle об'ектунаага ходу рэчаў, у съвяtle дыялектична-матэрыйлістычнага съветапогляду. Мы павінны весыць ращучую барацьбу з ігузучым эмпірызмам, з інтэлігэнцікім павярхойным нагляданьнем; з птушыным пралётам па фактах жыцьця і блёкнотнага іх запісу.

Мы павінны весыць ращучую барацьбу, як, па нашаму, правільна назначае М. Лузгін у чацвертым нумары „На літ. посту“ (1931 г.) „за баявы пролетарскі нарыс, які бярэ любы адрэзак конкретнай рачаіснасці, але мы супроць паўзучага эмпірызму, супроць такіх творчых асаблівасцяў методу, сутнасцю ў якіх зьяўляецца не дыялектичны, не матэрыйлістычны съветапогляд; мы супроць скрыўлення рачаіснасці, што ўводзіцца ў прынцып на тэй аснове, што гэта, бачыце, нарыс, такі асобны жанр; мы за выяўленне ў нарысе пролетарскай літаратуры, як і ў любым жанры пролетарскай літаратуры, істотнага руху рачаіснасці ў съвяtle авангарднага марксысцка-ленинскага съветапогляду. За такі нарыс мы павінны змагацца. І змагацца яшчэ трэба шмат.

Тыя нарысы, якія мы цяпер маем у нашай агульной літаратурнай продукцыі, шмат даюць нашаму чытачу, але яшчэ далёка недастаткова. Наши нарысы, нарысісты яшчэ ня цалкам прасякнуты съветапоглядам марксизму-ленинізму. Большаясць нарысаў—гэта лятучы запіс, агульная схема, прабег па жыцьцю. Няма глыбокага ўніядрэння ў тое жыцьцё, якое аўтарам апісваецца. Некаторае, прауда, выключэнне мае нарыс „Гаворыць Асінбуд“ В. Сашэўскага.

Што-ж самой уяўляюць рэцензіёмы нарысы Я. Скрыгана? Ці адпавядают яны цалкам запатрабаванням нашай бурлівой сучаснасці?

Нарысы Скрыгана ў пэўнай меры бязмоўна заслугоўваюць ўвагі,—яны шмат маюць дадатных бакоў. У аўтара ёсьць некаторае ўніядрэнне ў глыбіню—об'екту, ёсьць імкненне паказаць не асобна вырваныя факты, а цэлы процэс, аўтар умее ў гэтым процэсе падкрэсліць галоўнае, пастаўіць гэтае галоўнае ў асяродак падзеяў.

Усе шэсць нарысаў, якія сабраны ў адзін зборнік пад загалоўкам „Шугае сонца“, мешавітахарактэрны тым, што аўтар увесь час імкнецца высунуць наперад пераважнасць колектывнай гаспадаркі над індывідуальнай, дробнай гаспадаркай, аўтар паказвае кіруючую ролю партыі ў организацыі колектывнай гаспадаркі, паказвае, як варожа-злачынна ставяцца заможнікі-кулакі да працоўнага сялянства, якое аб'яднае ў колгасы. Усе гэтыя рысы маюць месца ў нарысах Я. Скрыгана.

Напрыклад, у нарысе „На грани“ паказана вельмі характэрная рыса колектывнага адзінадушша, колектывнага энтузіязму колгаснікаў у сваёй працы, у вырашэнні практычнага гаспадарчых спраў.

Калі старшыня колгасу, рабочы Донбасу, з 1917 г. член партыі, пачаў даваць перад сваімі таварышамі-колгаснікамі малюнак колгасу ў сувязі з наступам вясны, дык зарэжка адчулася нейкое таварыскага адзінадушша, творчы энтузіязм ва ўсіх колгаснікаў. Узнятая ўсе разам аб гэтым загварылі.

„Гаварылі коратка, карава; як маглі—здымам, махоркаю, у духу выкідалі крыгі слоў. Адзаду падаваліся наперад, пярэднія выходзілі ў сенцы, варыліся, думку ў галоўах варылі, раіліся, а тады—нажывалі:

— Забяспечыць дастаткова насенны фонд.

— Зараз-жа пачаць ачышчаць. Каб скарэй увіхнуща—да адказу панагружваць машыны. Рабіць на дзьве, а дзе трэба і на трывъмени.

— Па сёлах парабіць адмысловыя брыгады па збору попелу.

— У цэнтры організаваць рымарскую і кавальскую арцель.

Снасьць і збруя павінны быць спраўнымі як сълед".

Тут сапраўды адчуваецца творчы парыў колектыву, які скованы аднымі інтарэсамі ў барацьбе за падняцьце сваёй колектывнай гаспадаркі.

Тое самае можна сказаць і цра нарыс „Новая зямля". У гэтых нарысах аўтар таксамадосыць поўна паказаў нутро колгасу. Аўтар адчуваў у пэўнай меры жыцьцё гэтага колгасу, прабраўся да яго адпаведнай глыбіні, схапіў галоўныя рысы яго процэсу.

У гэтых нарысах, акрамя схематычнай, надворнай зарысоўкі паасобных зьяў, акрамя павярхонага наглядання, мающа месцы, якія даюць адчуць імпульс колгаснага жыцьця, якія даюць уяўленыне аб тэй сіле, якая сконцэнтравана колгас у моцную гаспадарку, якая рухае яго ўперад.

Мы тут бачым сапраўды колектывную працу. Бачым, што гэта праца аснована на самасвядомасці, і кожны становіца за працу сваячасова з уз্যятым настроем.

„Дзевяць гадзін раніцы.

На дварэ званок.

Арцельнік ідуць з хат, маладыя, старыя, дзяўчата, хлошы. Ідуць атрымаць нарад.

Зъбіраючы ў натоўп.

— Ну якай сёняня работа, Валодзя?

— А от зараз скажу. Чакайце.

Комсамолец Валодзя, малады хлапчына—загадчык гаспадаркі. Ён адміністратор, дае нарады на работу. Хто-небудзь запазыніўся—сціпшае. Пакуль-што жартуюць".

Вось такі звычайні і разам з тым жывенькі малюнак дае пэўнае уяўленыне аб настроі, аб працы колгаснікаў.

Есьць удалыя зарысоўкі паасобных месцаў, паасобных момантаў і ў іншых нарысах гэтага зборніка. Алё з усіх іх асобна трэба вылучыць менавіта вось гэтыя два: „На грани" і „Новая зямля". Тут усё-такі парапаўнаўчы аўтар досыць широка і глыбока ахапіў жыцьцё гэтих двух колгасаў. Чытаючы іх, уяўляем асноўныя рысы жыцьця і працы колгаснікаў, адчуваём іх настрой, іх творчыя парываныне ўперад. Тут пададзена нешта цілае. З іх вырываецца патос колектывнай працы.

Другараднае месца ў гэтых зборніку займаюць астматнія чатыры нарысы: „Падарозе", „Подых вясны", „Крокі і дні" і „Па ручанах". Гэтыя чатыры нарысы іх маюць разгорнутага паказу працы колектыву, яны іх маюць чічого поўнага, іх маюць таго патосу, што першыя два нарысы, аб якіх мы ўжо гаварылі.

У першых двух нарысах аўтар не разгортвае перад намі шырокага палатна, не расстаўляе на ім шмат асоб, а абліжвае іх двумя-трыма тыпамі імкненія расчыніць перад чытаем іх іскро-ідэолёгічную інакіраванасць: выявіць іх адносіны да колектывнай гаспадаркі, да мінулага, да сваёй уласнасці. Гэтыя два нарысы па сваім характары перадачы, па дзеячых асобах скарэй набліжаюцца да апавядання. Аўтар тут неяк зусім мала ўдзельнічае. Дзейнічаюць усё больш тыпы і ў дзеяньні самі сябе выяўляюць. Аўтар дае толькі агульны фон для іх дзеяньня.

Нарыс „Крокі і дні" дае агульны малюнак падрыхтоўкі да вялікай колектывнай працы. Ня гледзячы на тое, што аўтар нібы дае жыцьцё колгасу, апошніяе яшчэ ластакова не паказана. Гэты нарыс ёсьць адлюстраваны сапраўды кроаку і дзён колектывнай працы, за якім пойдуць вялікія гады.

Трэба сказаць, што побач з дадатнымі бакамі нарысаў Я. Скрыгана, з іх некаторымі ўдалымі мясцінамі, з характэрнымі момантамі таго ці іншага жыцьця—яны маюць і значныя недахоны. Нарысы не прасякнуты ярка выяўленай ідэяй будаўніцтва новага. У іх, за выключэннем паасобных месцаў, паасобных малюнкаў, дыша спакойнае жыцьцё паасобных людзей, якія яшчэ бlyтаюцца, і аўтар іх пакідае пры схематычнай зарысоўцы.

Аўтар яшчэ не ўладае дыялектычна-матэрыйлістычным методам. Ён схватае звязы жыцьця не ва ўнутраным іх узаемадзеянні, як частку агульнага процэсу, а вырывае з яго мэханічна. Ён знаходзіцца на ўнутры таго прогрэсу, якім шкавіца, які апісвае, бачыць яго і ўспрымае знадворку.

Нарысы Я. Скрыгана—эта падарожныя запісы, запісы з першага пробліска об'екту. Убачыў—стримаў і запісаў. Без устанаўлення і вывучэння яго ў цэлым, без перажывання яго.

І зусім іх дзіўна, што ўсе нарысы, зъмешчаны ў зборніку „Шугае сонца", напісаны неяк па аднаму шаблону. Кожны нарыс пачынаецца падарожжам. Аўтар едуць па глядае за жыцьцем, ловіць свой об'ект і занотоўвае ў блёкнот. Бязумоўна, нагляданнем толькі нічога поўнага, яркага не дасл. Трэба неяк адчуць тое, што хочаш разгарнуць на старонцы мастацкай літаратуры. Трэба нырнуць у тое жыцьцё, з якога думаеш браць об'ект для сваёй творчасці.

Зусім правільна кажа В. Стадскі ў артыкуле пра нарыс і нарысістага ў чацвертым нумары „На літ. посту" (1931 г.), што „кожны нарысісты навінен знайсці сваё месца ў нашай рачаіснасці, у гіганцкім будаванні і перабудаванні аблічча ўсёй краіны, каб весці барацьбу за соцывізм і толькі мастацкім словам, але і непасрэднім удзелам у будаванні".

БІБЛІОГРАФІЯ

І бязумоўна, без непасрэднага ўдзелу ў будаўніцтве, бяз поўнага засваення ідэй гэтага будаўніцтва, без аўладання дыялектычна-матэрыйлістичным мэтадам, поўнакроўнага жыцьцёвага нарысу даць нельга. Бяз гэтага нельга даць пролетарскі нарыс, як і ўсякі пролетарскі твор наогул.

На гэта нашым нарысістам, у гэтым ліку і Я. Скрыгану, трэба звязаць сур'ёзную ўвагу. Трэба пісаць нарысы не з насоку, не з аднаго погляду на свае об'екты, а трэба прасякнуць у яго нутро, трэба яго глыбей, з пункту гледжання марксизму-ленізму, вывучыць. Бяз гэтага атрымаеца агульная схема, малюнак вырванага з процесу жыцьця якой-небудзь звязы, уражанне ад павольнай прагулкі і зусім ня нарыс. Пра колгас нельга пісаць нарыс, пабыўшы ў ім адзін дзень. А ў нас часта так робяць. Сёння звязы заліў у колгас, а заўтра напісаў нарыс. Бязумоўна, атрымаеца ня нарыс, а халтура. Трэба больш працаца.

Мы лічым нарысам—кажучы словамі таго-ж Стайскага—вынік ня лёгкага наскоку, а глыбокай органічнай работы нарысіста—тэй разьведкі боем, калі дасьледуеца кожная пядзя зямлі, кожны бок рачаіснасці". Гэта нарысіст павінен мець на ўвазе і Я. Скрыган, калі ён хоча даць нашаму чытачу сапраўды пролетарскі нарыс.

Здолнасці як нарысістага у даным выпадку ў Я. Скрыгана не малыя. І яны яшчэ ўзмоўняюцца, калі Я. Скрыган будзе больш глыбока прасякаць у тое жыцьцё, з якога ён чэрпае об'ект для сваёй творчасці.

С. Куніцкі.

**З. Астапенка.—"Крайне". Вершы. БДВ.
Менск. 1931 г., стар. 66, цана 75 кап.**

Наша маладая поэзія імкненца і накіроўваеца ў асноўным у рэчышча пролетарскай літаратуры. Цяпер бадай ня знайдзеш сярод нашых маладых поэтаў і белаплаўцаў такіх, якія-б у нашы вялікія дні сваю творчасць, сваю поэзію ў тэй ці іншай меры не накіроўвалі-б на дапамогу агульному соцыялістичнаму фронту, якія-б ня імкнуліся дапамагчы сваёй творчасцю соцыялістичнаму будаўніцтву, якія-б зусім стаялі ў баку ад соцыялістичнага будаўніцтва. Такіх поэтаў сярод белаплаўцаў няма.

Але ёсьць сярод маладых поэтаў белаплаўцаў такія, якія яшчэ ня цалкам прасякнуты соцыялістичным будаўніцтвам, якія ня цалкам прасякнуты ідэямі рабочай клясы, якія соцыялістичнае будаўніцтва бачаць і дапамагаюць яму неяк праз адлегласць, здалёк, нерашуча, якія яшчэ не прасякнуты дыялектична-матэрыйлістичным мэтадам, якія ня бачаць ўсёй складанасці, нутранога процесу, дынамікі гэтага будаўніцтва, якія ня ўключаны ў гэты процес, а знаходзяцца на

яго паверхні. Гэтыя поэты цягнуцца ў хвасце ідэй рабочай клясы, яны апываюць соцыялістичнае будаўніцтва наогул: агульнымі сказамі, агульнымі павярхоўнымі вершыкамі, бяз яркага яго паказу, без конкретызацыі асобных яго бакоў.

Да характеристу такіх маладых поэтаў можна аднесці і маладога поэту белаплаўца З. Астапенку з яго першым зборнічкам "Крайне".

З. Астапенка ў сваіх вершах, якія зъмешчаны ў гэтым зборніку, не дае нам яркага паказу тых ці іншых бакоў соцыялістичнага будаўніцтва, не дае нам яркіх настроў, ярка выражанай ідэі, патосу нашых дзён. Ен неяк ня можа ўхапіцца за шпаркія тэмпы будаўніцтва. Ен ня можа ўключыцца ў процес гэтага будаўніцтва. Ен знаходзіцца на ўнутры ўсяго складанага процесу будаўніцтва, а неяк нібы на яго пэрыфэрыі, на некаторай ад яго адлегласці, у хвасце будаўніцтва.

І зусім ня дзіўна, што большасць вершаў зборніка "Крайне" носяць характеристыкі "наогул", надзвычайнай расплывчатасці, павярхоўнасці.

Поэта не прасякае за сваім об'ектам у глыб жыцьця, у яго карэнны, а глядзяць на яго з трэцяга паверху з шхага дому праз вакно, і яго думы разълятаюцца ўдалеч, "у прасторы зямлі".

"Сягоння я з ціхага дому
Удалеч вакно адчыніў.
Вакол лістападныя клёны
І съветлья лоні далін...
І думкі ў вясёлай пагоні
Лятуць у прасторы зямлі".

Зрок поэты разъягаеца "у прасторы зямлі", поэта ня можа ўключыцца ў процес імклівай сучаснасці, сконцэнтраваць сябе на адным месцы і ідэю сваёй творчасці накіраваць па аднаму рэчышчу нашага будаўніцтва. У яго:

"Выходзяць думкі з берагоу,
І песні рвуть за імі съледам.
Сваіх імкнёных рубяжоў
Ніколі я не пераеду".

І вось гэта невызначальнасць, гэтае косьмічнае разъбежнасць, як напрыклад: "Станоўлюся ў роздуме на ганку, абымаю неба і шляхі", характеристыка для ўсяго зборнічка "Крайне". Амаль з кожнага вершу дыша бязъмернай шырынёй, у якой нельга знайсці чаго-небудзь конкретнага, ярка выражанага. У поэты ўсё неяк бягучы далі, нечага не стае.

"Я гляджу—бягучы наслустрach далі,
На загонах раница імжыць...
У істоце нечага ня стала
Не хапае нечага ў душы".

Чаго ня стала ў істоце, чаго не хапае ў душы поэты, адразу нават цяжка сказаць. І толькі, калі паглядзім на ўсе вершы поэты, паслухаем іх нясугучны настрой, тады становішца ясным, што поэту не хапае ярка выяўленага для яго жыцця, што поэта ня можа прасякнуць у асяродак сёньняшняга жыцця, ён яго бачыць і успрымае ня з правільнага пункту гледжання, поэта ня правільна падыходзіць да жыцця. Адгэтуль у поэты такое блуканье па паверхні жыцця і съпяванье яго наогул, як напрыклад:

„Агнямі і крою сардэчных поэм,
Ваганьнем артэрый няспынім.
Мы славу, вялікую славу піем
Табе, дараагая краіна!“

Бязумоўна прыёмнія рэч, калі съпяванье і славу, але ў сто раз было-б прыемней і карысьней, калі-б замест павяроўнай славы, замест абстрагаваных, разъвейных настроіў поэта ўключаюць з сваёй творчасцю ва ўнутр нашага соцыялістычнага будаўніцтва, каб ён сваёй творчасцю конкретна паказвае процес нашага будаўніцтва ва ўсёй яго складанасці, каб поэта даваў у сваіх вершах такія настроі, якія-б заклікалі чытана на вышкі вялікага будаўніцтва, якія-б улівалі гарачы энтузіазм у барацьбе за соцыялізм. Такога паказу, таго, закліку, такіх настроіў у зборніку „Краіне“, на жаль, няма. Наадварот, часам, поэта нават і знадворку не заўважвае тэй вялікай зъмены ў нашым штодзённым жыцці, тых вялікіх дасягненняў, якія здабыты энергій рабочай клясы і ўсіх працоўных наогул.

Поэту часам здаецца, што:

„Так шумяць бярозы і танолі,
Як шумелі шэсьць гадоў назад...
Той-жа лес і ласкавае поле
І ля дому шіхі палісад.“

А часам поэта праста неяк адрываеца ад рачаіснасці: замыкаеца ў сваё „я“, затойвае ў гэтым „я“ свае настроі, гадуе іх там з надзеяй выліць іх пазней.

„Думкі глыбокія ў сэрцы так доўга хавалі!
Съпейце, гадуйцеся. Прыдзе вясна—
Усё расквітніе ў сусьвеце ў маі.
Прыдзе вясна!
Вы, мае думкі, таксама гадуйцеся,
съпейце!—
Усё, што ў сэрцы юнацкім таю...
Выльлю вясной на расквечанай флейце
Думку сваю!“

Якой вясны поэта чакае, якія ён гадуе думкі, што ён тоіць у сваім юнацкім сэрцы, што „расквітніе ў сусьвеце ў маі“—з гэтых радкоў, так сама як і з цэлага гэтага вершу, зразумеець нельга. Гэтыя радкі і вершы ў

цэлым могуць накіроўваць чытана на нявыразны шлях, тут гэтыя таемныя слова, таемныя думкі поэты даюць падставу для чытана рабіць выгад, што поэта ў гэтым вершы выказвае сваё нездавальненіе нашай сёньняшнім рачаіснасцю. У лепшым выпадку, гэтыя радкі, гэты верш кажуць аб тым, што поэта ня зблізу з нашай рачаіснасцю, што ён плавае па яе паверхні, нечага шукаючы. Апошніе съпявірджжаюць і іншыя вершы рэцензумеага зборніка.

Поэту часам удаецца ўлавіць толькі моманты нашай сучаснасці, нашага шпаркага будаўніцтва. Але-ж і гэтыя моманты носяць агульныя характеристики. Поэта і мэханічна іх вырывае з агульнага процесу, і ці коўзаеца па паверхні жыцця, як мы ўжо адзначылі, наогул, што ў практичным паказе адзначаеца схэматаизм.

Як напрыклад:

„Стаяць муляры на узвышшы...
Угару рыштаваныі растуць.
У вежы, съпеваючы зычна,
Да вольнага сонца кладуць.
А цэгла маўчыць і бялее,
І сохне на сонцы цэмэнт.
І з цэглай ўзр стаюць надзеі
На вышках узведзеных съцен“.

Тут поэта нешта марні паказаць ледзь не пролетарскае. Тут вам і муляры стаяць, і „угару рыштаваныі растуць“, і надзеі ўзрастаютць „на вышках узведзеных съцен“, і цэгла, і цэмэнт,—наогул усё! Але паміж гэтага ўсяго няма нічога конкретнага. Тут зноў-такі ня выразна, якія ўзрастаютць надзеі, што съпеваюць вежы, чаму „цэгла маўчыць і бялее і сохне на сонцы цэмэнт“. Усё гэта ня выразна. Ня выразны і самы настрой вершу. Нават сама форма, ритм не адпавядаюць гэтаму процесу працы.

Ужо пара скончыць плесьці схэмамі, съпеваніем, наогул плаваюць у паветры. Зараз поэта і пісьменнік наогул павінен з сваёю творчасцю ўключаць ва ўнутр нашага будаўніцтва, даваць конкретны паказ гэтага будаўніцтва ў яго ўзаемнай сувязі. Над гэтым З. Астапенку трэба сур'ёзна падумашь, калі ён хоча наблізіцца да нашай сучаснасці, калі ён хоча нашу сучаснасць адлюстраваць на карысьць соцыялістычнага будаўніцтва.

Таксама З. Астапенку неабходна зьвярнуць увагу і на чиста формальны бок, бо ў яго некаторыя звароты вельмі блытаныя.

Поэта піша:

„На межах зьбітых колектыву
Удалеч трубіць перамогу“.

Тут можна зразумець, што магчыма хадзеў выказаць і сам аўтар, што створаны

БІБЛІОГРАФІЯ

колектыў ёсьць пяўпинная перамога, якая нават прадбачыць сваю вялікую, канчатковую перамогу будучыні. Але-ж тут можна зразумець, што самы факт стварэння коллектыву трубіць у даль перамогу і, інакш кажучы, перамогу адсоўвае некуды далёка. Ва ўсякім разе выказаная думка ў гэтых радкох мае два разуменыні.

Або возьмем такія радкі:

„Цягнікі грымелі ці імчалі
Пад лістоў красавіковы грай”.

Як гэта цягнікі грымелі „пад лістоў”, — нічога незразумела, ааб сказаць: з-пад лістоў, — зноў недарэчнасць. Бо з-пад лістоў можа „грымель” у леншым выпадку якая небудзь асоба, або мошка, але ні ў якім разе цягнікі (!).

Таксама: „Груст апаў фарботай задумёнай”, — зноў недарэчнасць. Калі аўтар хачеў ужыць расейскія слова грусть, то тады трэба было б з усякага новатарства гэта слова і ўжываць. Але-ж тады нельга сказаць „грусть апаў”. Аўтар, словам, знайшоў выхад, замяніўшы „грусть” на „груст”. Грустстава ад такога новатарства.

Можна-б было прывесці яшчэ некалькі падобных радкоў, якія цяжка разабраць і якія робяць дрэннае ўражаныне ад сваёй нівыразнасці, але хай гэта зробіць сам чытач.

Мы толькі можам зауважыць, што аўтар, як відаць, ня імкнецца шчыра апрацаўваць, ясна перадаць сваю думку праз слоўны матэрыял. Аўтар не зауважае таго, што адзін, два бlyтаныя нівыразныя радкі ў вершы, — псуюць ўражаныне, псуюць яго мастацкую вартасць. Нават такі радок, як: „чаравікі і чорныя боты” ўжо дрэнным ўражанынем выпірае на паверхню вершу... Таму, што сказаць: „Чаравікі і чорныя боты”, — то са-мае, што сказаць чалавек і блэндын.

Некаторая формальная неапрацаўванасць вершаў, частая бlyтаніна паасобных месц, сказаў, зусім сугучна накіраванаасці, ідэі вершаў. На гэта З. Астапенку патрэбна звярнуць увагу. Трэба на жыцьцё глядзець не з вышыні трэцяга паверху, не здалёк праз вакно, а патрэбна падыйсьці да жыцьця ўлікі, злыцца з ім, зацікаўіцца ім. Трэба імкніцца аўладаць матэрыялістычна-дыялектычным мэтодам, прасякніцца ідэяй пролетарыяту, ідэяй комуністычнай партыі, што дзе магчымасць правільна ўспрымаць процэс жыцьця, об'ектыўную рачаіснасць.

Дасягнуўшы гэтага, думы поэты ня будуть разъбягаша ўсюды і нідзе, уздымацца да неба, „выходзіць з берагоў”. Поэта ня будзе „грустставаць”.

Поэта, магчыма, на свае цяперашнія крокі, зробленыя ім па шляху мастацкай твор-

часці, па шляху поэзіі, у будучым сам скажа, сваім словамі, што ў іх было шматаго бlyтанага, нівыразнага, што:

„Былі ў тых песьнях — дарогі,
Сузор'я асеньніх акрас.
І іншага многа пустога
І любага кожнаму з нас”.

Наогул-жа некаторыя імкненыні ухапіцца за нашу сучаснасць у поэты ёсьць. Але пакуль што поэта ў хвасце нашых даён.

С. Куніцкі

„Штэри”, літаратурна-мастацкая і польскія наука-чыніца часопіс, орган яўсекцыі Белапл. № 10-11 1930 г. Менск.

У прозе гэтага падвойнага нумару часопіса „Штэри” мы маем працяг роману вядомага яўрэйскага пісьменніка М. Кульбака „Зэмальянаўцы” (гэты роман ужо выйшаў у паасобным выданні цэнтравыдавецтва).

У романе „Зэмальянаўцы” аўтар малюе патрыярхальную сям'ю яўрэйскіх саматужнікаў, якая ва ўмовах Каstryчнікаўскай рэвалюцыі, ва ўмовах пролетарскай дыктатуры пачынае перараджацца. На зымену старому прыходзіць маладое пакаленіне, але трэба каротка адзначыць, што Кульбак даў нам пакуль што толькі старое, а новага мы амаль што ня бачым. Ня гледзячы на гэта, мы павінны сказаць, што гэты роман зьяўляецца крокам у творчасці Кульбака, паколькі мы наглядаем імкненыні пісьменніка наблізіца да нашай сучаснасці.

У нумары, якому літэцца рэцензія, мы маем цікава напісаны, з высокім мастерствам урывак „Радыё”, у якім Кульбак, удала, мастацкі пераконваючы, паказвае, як савецкая культура руйнуе адсталасць нашай краіны. Мы-б лічылі вельмі карысным пераклад гэтага романа на беларускую мову.

У гэтым-же нумары мы сустракаем творы двух новых пісьменнікаў — прозаікаў — Ш. Брэгмана і Зускінд Лева. Брэгман — гэта рабочы-інвалід імпэрыялістычнай вайны, партызанам уздельнічаў у барацьбе супроты белапаллякаў, комуніст. Кніга Брэгмана „Праз вайну і рэвалюцыю” (пакуль што надрукавана толькі першая частка яе) адбівае падзеі імпэрыялістычнай і грамадзянскай вайны і ўдзел рабочых у барацьбе за Каstryчнікаўскую рэвалюцию.

Ужо з першых старонак гэтай кнігі мы бачым, як аўтар правільна малюе ўвесі жах вайны і правільна тлумачыць прычыны вайны 1914 году і настроі рабочых і рэволюцыйных сялян,

Вось малюнак пачатку вайны 1914-1918 г. г.

„Чатыраццатае ліпеня, чатыраццатае ліпеня!...